



«ТРЭБА ДУМАЦЬ, ШТО МЫ ПАВІННЫ ЗРАБІЦЬ. І МІНІМІЗАВАЦЬ ВЫДАТКІ»

Прэзідэнт прыняў з дакладам кіраўніка Брэсцкай вобласці

(Працяг на стар. 2)



ЗВЯЗДА

РОДНАЯ ГАЗЕТА НА РОДНОЙ МОВЕ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

29 МАЯ 2025 г.

ЧАЦВЕР

№ 102 (30490)

МАЙ ХАЛОДНЫ — ГОД ХЛЕБАРОДНЫ

Асаблівасці сёлетняй нарыхтоўкі кармоў абумоўлены найперш капрызамі надвор'я



Калі раней травы на сянаж спачатку скошвалі, потым іх варочалі на працягу некалькіх гадзін, а падбіралі часцей за ўсё назаўтра, то цяпер зялёную масу падсушыў... мороз. Сапраўды, трава пасля пакосу выглядае нібыта крыху падсушаная. Яе адразу можна падбіраць і закладваць у траншэю. Прынамсі такое становішча ў сельгаспрадпрыемстве «Хаціслаўскае» на поўдні Маларыцкага раёна, дзе пабывала карэспандэнт «Звязды».

СТАР. 3

Фота носьці ілюстрацыйны характар. 3 архіва БелТА.

САЦЫЯЛЬНЫ ВЕКТАР

НА ПРЫЁМ ДА ВЯСКОВАГА ДОКТАРА

Якія меры прымаюцца для паляпшэння даступнасці медпаслуг на вёсцы?

Медыцынскую дапамогу жыхары сельскай мясцовасці атрымліваюць у ФАПх, у тым ліку і перасоўных, урачэбных амбулаторыях, участковых і цэнтральных раённых бальніцах. Пры неабходнасці іх накіроўваюць на больш высокія ўзроўні аказання дапамогі — мікраённы, абласны ці рэспубліканскі. Актыўна выезджаюць на месцы, кансультуюць, удзельнічаюць у складаных хірургічных умяшаннях і праводзяць майстар-класы супрацоўнікі Рэспубліканскіх навукова-практычных цэнтраў і выкладчыкі медыцынскіх ВНУ. Аднак сёння нават ФАПы аснашчаны самым неабходным медыцынскім абсталяваннем, у тым ліку электракардыёграфамі, глюкометрамі, індыкатарамі ўнутрывочнага ціску, а іх персанал пастаянна павышае кваліфікацыю. Актыўна ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база раённых і сельскіх устаноў аховы здароўя — закупляецца новае абсталяванне, у аддзяленнях праводзяцца рамонт.

ВЫСОКІЯ ТЭХНАЛОГІЇ Ў ГЛЫБІНЦЫ

Удасканаленню ўмоў атрымання медыцынскай дапамогі ў сельскай мясцовасці ўдзяляецца вялікая ўвага як з боку Міністэрства аховы здароўя, так і з боку абласных і раённых улад.

— Асноўная наша задача — дайсці да кожнага і забяспечыць усіх максімальна даступнай і якаснай медыцынскай дапамогай, — адзначыла **першы намеснік начальніка галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Мінаблвыканкама Ірына ЛОБАХ**, дадаўшы, што доля



вясковага насельніцтва на Міншчыне складае 45 %, таму асноўныя меры накіраваны на максімальную даступнасць дапамогі ў сельскай мясцовасці.

У вобласці арганізавана работа 349 ФАПў. Адметна, што ў 20 раёнах Міншчыны працую

28 перасоўных ФАПў, 8 раёнаў маюць па два такія мабільныя комплексы. Менавіта Мінская вобласць была ў 2016 годзе наватарам ва ўкараненні мабільных ФАПў, першы з якіх з'явіўся ў Крупскім раёне. Таксама ў сельскай мясцовасці сёння дзейнічае 149 амбулаторый, 36 участковых бальніц, у кожным з раёнаў пацыентаў прымаюць цэнтральныя раённыя бальніцы. Міжраённыя цэнтры, дзе сканцэнтравана высокатэхналагічнае абсталяванне, дзейнічаюць у Барысаве, Салігорску і Маладзечне.

Менавіта сетка ФАПў у краіне самая шматлікая. ФАП — першая ўстанова, куды звяртаюцца па меддапамогу жыхары вёсак і аграгарадкоў. Там працуюць фельчары ці памочнікі ўрача, пры гэтым за імі замацаваны ўрач, які курыруе іх работу і аказвае кансультатыўную дапамогу. Фельчары пастаянна ўдасканальваюць свае веды, праходзячы навучанне падчас адукацыйных семінараў і на базе медкаледжаў. У буйных сельскіх населеных пунктах дзейнічаюць урачэбныя амбулаторыі. Там прыём вядзе ўрач агульнай практыкі, які таксама ажыццяўляе выезды на дом. Усе амбулаторыі аснашчаны аўтатранспартам. Абследуюць вясцоўцаў і паліклінікі цэнтральных раённых бальніц.

СТАР. 3

АД ІДЭІ — ДА ПРЫБЫТКУ

Конкурс інавацыйных праектаў прадугледжвае іх камерцыялізацыю

Дырэктар Беларускага інавацыйнага фонду Віталь ХРАМЧАНКАў адзначыў, што сёлета Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях пры ўдзеле Міністэрства адукацыі, Нацыянальнай акадэміі навук, БРСМ і Беларускага інавацыйнага фонду праводзіцца XVI Рэспубліканскі конкурс інавацыйных праектаў.



За 15 гадоў у конкурсе ўзялі ўдзел больш за 2 тысячы праектаў. Да ўдзелу запрашаюцца стартапы і інавацыйныя праекты, якія могуць быць рэалізаваны ў розных сектарах эканомікі. Іх удзельнікамі могуць выступаць як юрыдычныя, так і фізічныя асобы, лічыць Віталь Храмчанкаў.

СТАР. 3

ВЫТОКІ ДУХОЎНАСЦІ

У 1125 годзе каля Полацка быў заснаваны манастыр, які цягам стагоддзяў заставаўся асветніцкім цэнтрам беларускага народа



church.by

У Полацку, найстаражытнейшым горадзе Беларусі, праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да 900-годдзя заснавання Полацкага Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага манастыра і дня памяці прападобнай Ефрасінні, ігуменні Полацкай, асветніцы і нябеснай заступніцы беларускіх зямель.

У гістарычных крыніцах Полацкі манастыр згадваецца як адзін з першых жаночых манастыроў на тэрыторыі нашай краіны. У розныя часы гэта святое месца перажывала перыяды росквіту, заняпаду, разбурэнняў і адраджэння. Гісторыя манастыра з'яўляецца адлюстраваннем гісторыі беларускага народа.

СТАР. 8

АСНОЎНЫЯ МАНЕЎРЫ ВУЧЭННЯЎ «ЗАХАД-2025» БУДУЦЬ ПЕРАНЕСЕНЫ ЎГЛЫБ БЕЛАРУСІ

Аб гэтым паведаміў міністр абароны Віктар ХРЭНІН

Падчас пасяджэння Савета міністраў абароны дзяржаў — членаў АДКБ, якое адбылося ў Бішкеку, кіраўнік абаронага ведамства Беларусі падкрэсліў, што ваеннае вучэнне «Захад-2025» не накіравана супраць каго-небудзь, а перанос яго асноўных манеўраў углыб тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ад заходніх граніц сведчыць пра гатоўнасць да дыялогу і зніжэнне напружанасці ў рэгіёне.

«Робім гэта, шчыра кажучы, не спадзеючыся на канструктыўную рэакцыю ў адказ, — звярнуў увагу Віктар Хрэнін. — Робім у большай ступені для дэманстрацыі нашым саюзнікам і партнёрам ва ўсім свеце сапраўды міралюбівай пазіцыі Беларусі».

Начальнік Дэпартамента міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва — памочнік міністра абароны па пытаннях міжнароднага ваеннага супрацоўніцтва Валерый РАВЕНКА растлу-

мачыў, што азначае змена параметраў вучэння «Захад-2025» і перанос яго ўглыб тэрыторыі: «Перш за ўсё гэта зніжэнне колькасці войскаў, якія ўдзельнічаюць у вучэннях, практычна ўдвая. Таксама мы маем намер арганізаваць назіранне за гэтым вучэннем, каб усе маглі ўбачыць, што вучэнне сапраўды мае абарончы характар, і даведацца, дзе менавіта яно праходзіць».

Як заўважыў Валерый Равенка, Польшча, як і іншыя краіны — члены НАТА, не хочучь удакладняць параметры вучэння «Захад-2025»: «Яны не хочуць весці дыялог, не адгукваюцца на наша запрашэнне, якое дало б магчымасць ім пераканацца, што будзе адбывацца ў рамках гэтых вучэнняў, якія элементы мы будзем адпрацоўваць, колькі будзе задзейнічана войскаў і што мы не парушаем ніякіх дамоўленасцяў».

ISSN 1900 — 763X



2 5 1 0 2 >



917719901763008



Яшчэ больш цікавых навін па-беларуску — у нашым тэлеграм-канале @zvziodaby. Падпісвайцеся, чытайце, будзьце ў курсе!

«ТРЭБА ДУМАЦЬ, ШТО МЫ ПАВІННЫ ЗРАБІЦЬ. І МІНІМІЗАВАЦЬ ВЫДАТКІ»

Прэзідэнт прыняў з дакладам кіраўніка Брэсцкай вобласці

Лідар дзяржавы паставіў перад старшынёй Брэсцкага аблвыканкама Пятром Пархомчыкам шэраг пытанняў. Сярод іх — праблемныя моманты ў транспарце і лагістыцы, рэзервы ў сельскай гаспадарцы, функцыянаванне стабілізацыйных фондаў, дынаміка прамысловага сектара ў рэгіёне. Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на перспектывах судна- і авіябудавання, праектах абароннага сектара эканомікі. Падчас размовы абмяркоўвалася праграма развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся на 2025—2030 гады, закраналася работа асобных прадпрыемстваў. Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка ў чарговы раз праанансаваў жорсткую размову на тэму падзяжу жывёлы ў сельгаспрадпрыемствах.

«БУДЗЕ РАЗМОВА ВЕЛЬМІ СУР'ЁЗНАЯ І ПРЫНЦЫПОВАЯ»

«Я запытаў інфармацыю па Брэсцкай вобласці, — пачаў размову кіраўнік дзяржавы. — Усё, што добра, тое добра». Асобна Прэзідэнт звярнуўся да тэмы транспарту і лагістыкі: «Што там за праблемы? І якія праблемы можна ў гэтым плане прад'явіць Брэсцкай вобласці? Мяне інфармуюць, што ў цябе там не ўсё добра. Ільготныя ўмовы мы там прадастаўлялі для закупкі аўтамабіляў, памойму, іх перавозчыкам. Натуральна, мы чакаем пэўныя вынікі».

Закранаючы тэму сельскай гаспадаркі, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Брэсцкая вобласць у гэтай сферы на першым месцы па краіне. Тэмпы росту — на 104 % да аналагічнага перыяду мінулага года. «Многа гэта або мала, якія рэзервы? — пацікавіўся Аляксандр Лукашэнка. — Надой там прыстойны на карову. Я гэта бяру да ўвагі, але заўсёды адношуся спакойна да надояў, бо ведаю, як можна зрабіць надой меншым ці большым. Усе гэтыя хітрыкі ведаю. Я не папракаю Брэсцкую вобласць, бо з усімі рознымі хітрыкамі і іншым 8 тысяч кілаграмаў у год ад каровы атрымаць — гэта прыстойны вынік. Быццам і падзяжу няма ў цябе там...»

«Скарацілі да ўзроўню мінулага года», — праіфармаваў Пётр Пархомчык.

У гэтай сувязі Прэзідэнт праанансаваў жорсткую размову наконт падзяжу жывёлы. «Вось Віцебскую вобласць нядаўна правяралі, — канкрэтызаваў беларускі лідар. — Ветурачы (раённага ўзроўню, абласнога, урачы на месцах) замест таго, каб лячыць скаціну, вельмі інтэнсіўна займаліся тым, як схаваць гэты падзеж. Схаваць —



гэта ж немагчыма. Як ты схаваеш? Вось — каровы, вось — цяляты. Калі тысяча кароў, а цялят ты 600 перадаў на адкорм, дык 400 дзе? Тут просты разлік. Таму будзе размова вельмі сур'ёзная і прынцыповая, бо, захаваўшы ўсё пагалоўе, мы мелі б і прыстойны вынік».

«БУЛЬБУ ВЫРОШЧВАЦЬ МЫ ЁМЕЕМ»

Працягваючы тэму сельскай гаспадаркі, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на размовы, якія вядуцца наконт недахопу бульбы. «Асablіва пасля нарады ў Прэзідэнта Расіі, дзе ён пажартаваў наконт бульбы, — канкрэтызаваў кіраўнік дзяржавы. — Але для нас гэта вельмі сур'ёзнае пытанне. У якім плане? Што-што, а бульбу мы вырошчваем умеём. Трэба вырасціць столькі, каб хапіла нам і Расіі. Цэны будуць прыстойныя. За год ні мы, ні яны сітуацыю не зможам паправіць, хоць, быццам бы, у нас сітуацыя ядрэнная — насення хапала. А ў нашых суседзяў наўрад ці хоціць насення. У іх падмарозіла на поўдні прыстойна, і бульбу ў тым ліку, таму трэба дапамагчы братам-расіянам».

Затым Прэзідэнт заўважыў, што гэта не дабрачыннасць. «Гэта ж і прыстойныя грошы, прыстойныя цэны», — сказаў ён.

Аналагічныя задачы пастаўлены і па вырошчванні ў дастатковым аб'ёме бульбоў, капусты, морквы, цыбулі. «Вынік — стабілізацыйныя фонды, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Сёння думай аб тым, дзе ты будзеш захоўваць з запасам усю гэту плодагагароднінуу прадукцыю».

Прэзідэнт звярнуў увагу, што бягучы год будзе не вельмі ўраджайным на яблыкі. «Яблыкі будуць, але не столькі, колькі мы хацелі, — канкрэтызаваў ён. — Ужо сёння трэба думаць (ва ўрадзе я дапускаю): калі трэба будзе закупіць, дзе будзем купляць яблыкі для таго, каб і пакласці іх на захоўванне, і закупіць, можа быць, у міжсезонне».

арганізавана, нацэльвае Прэзідэнт. Развіццё калійнай галіны — адзін з дзяржаўных прыярытэтаў. Мінеральныя ўгнаенні — беларускі брэнд. Таму работа па іх здабычы працягнецца, што, зразумела, умацуе пазіцыі Беларусі на рынку калійных угнаенняў. Для гэтага ў Любанскім раёне будуюцца новы горна-абагачальны комплекс, які Аляксандр Лукашэнка наведваў на мінулым тыдні. Прадпрыемства яшчэ не запушчана, але работа на ім пачалася — на сёння тут ужо здабываюць руду, якой назапашана больш за 300 тысяч тон. Тут будуць вырабляць высакаяксныя калійныя ўгнаенні — так званыя белы калій, які карыстаецца высокім попытам на знешніх рынках. Чакаецца, што асноўным імпарцёрам нашага прадукту будзе КНР.

І перспектыва ў гэтага кірунку вельмі вялікая. «Наогул, калійныя запасы ў нашай краіне разведаны, разлічаны больш чым на 120 гадоў. Тая праграма, якую заклаў Прэзідэнт яшчэ ў 2003-м, калі Беларусь першай з рэспублік былога Савецкага Саюза пачала будаўніцтва новага рудніку — Чырвонаслабодскага, працягвае паспяхова дзейнічаць. Пасля гэтага былі пабудаваны Барозаўскі руднік, Петрыкаўскае рудаўпраўленне... І мы, замканчаючы адзін руднік або рудаўпраўленне, плаўна пераходзім на іншыя радовішчы, на іншыя ўчасткі радовішчаў», — раскажаў журналістам Іван ГАЛАВАТЫ, намеснік дырэктара горна-абагачальнага комплексу.

На пытанне, чаму гэты кірунак для Беларусі ніколі не страціць сваю актуальнасць, адказаў сам кіраўнік дзяржавы: «Людзі хочуць есці — прадуктаў харчавання без мінеральных угнаенняў і арганікі не бывае. Таму мы тут не памыляемся, што развіваем гэта будаўніцтва і займаемся здабывчай вельмі карысных і патрэбных мінеральных угнаенняў».

ЗОЛАТА ПАД НАГАМІ

40 % тэрыторыі Беларусі займаюць лясы, таму займацтва перапрацоўкай у нашай краіне сам бог загадаў. І гэта прадукцыя цалкам запатрабавана. А што наконт адходаў? Іх мора і на лесанарыхтоўках, і на прадпрыемствах. І з гэтых трэсак і плавіння можна атрымаць экалагічна чыстае, каларыйнае, самае галоўнае, таннае паліва — пелеты. Гэта, здавалася б, дробнае, але вельмі эканамічна выгаднае пытанне пастаянна знаходзіцца ў полі зроку Прэзідэнта. Менавіта па яго даручэнні ў краіне сталі будаваць пелетныя заводы. Адно з такіх прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка наведаў у мінулую суботу ў Ляскавічах.

«ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ДЛЯ НАС ВЕЛЬМІ ВАЖНАЯ»

Асобнай тэмай размовы з губернатарам Брэсцкай вобласці стала сітуацыя ў прамысловасці. Кіраўнік дзяржавы нагадаў Пятру Пархомчыку, што яго прызначэнне на гэту пасаду найперш было звязана з тым, каб ён разабраўся з прамысловасцю ў рэгіёне, паколькі ведае гэту сферу добра. Губернатар Брэсцкай вобласці праінфармаваў, што прамысловасць рэгіёна развіваецца з добрай дынамікай.

«Дынаміку ты можаш забяспечыць, але каб у нас не было асобных прадпрыемстваў, якія дрэнна працуюць, — паставіў задачу беларускі лідар. — Таму што прамысловасць для нас вельмі важная, але асобна — гэта суднабудаванне і авіяцыя. Ты, паколькі быў віцэ-прэ'ерам (папярэдняя пасада Пятра Пархомчыка. — «Зв.»), ведаеш гэту тэму. Расіяне (дзякую ім, малайцы) прапанавалі нам «добры кавалак» у авіябудаванні, суднабудаванні: рамонт суднаў і іншае. Маламерных, невялікіх. Дзесьці пад Гомелем, у Мазыры, ў Пінску рамонтная база была. Быццам бы нам гэта не трэба — не марская дзяржава. Нешта парэзалі, на металалом здалі. Калі ёсць аб'ёмы работ — людзі яшчэ засталіся, трэба падумаць аб тым, каб мы пачыналі работу і ў гэтым плане з нейкіх напрамкаў».

Што датычыцца авіябудавання, Аляксандр Лукашэнка лічыць, што гэтай справай трэба займацца сур'ёзна. Па словах Прэзідэнта, з удзелам Пятра Пархомчыка былі пачаты многія праекты ў абароннай сферы. «Хацелася б, каб ты не сыхodziць: там, дзе патрэбна твая дапамога і падтрымка», — паставіў задачу перад губернатарам Брэсцчыны кіраўнік дзяржавы.

«ПРАГРАМА СУР'ЁЗНАЯ, НАД ЁЙ МЫ БУДЗЕМ ПРАЦАВАЦЬ»

Асобна Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на праграму развіцця раёнаў Прыпяцкага Палесся

на 2025—2030 гады. «Бачу, што вы там з Міхаілам Іванавічам Русым (старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве, упаўнаважаны прадстаўнік Прэзідэнта ў Брэсцкай вобласці. — «Зв.»), карыстаючыся тым, што прасі больш — дадуць менш, або па нейкім іншым прынцыпе, праграму гэту навярсталі і склалі так, што нам трэба будзе тры мільярды долараў, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Калі тры мільярды, то вы павінны прапісаць, дзе мы возьмем гэтыя грошы. Калі вы думаеце, што вось яны зверху зваляцца або з рэспубліканскага бюджэту, — гэта памылка. Таму трэба думаць, што мы там павінны зрабіць. І мінімізаваць выдаткі. Але гэта праграма сур'ёзная, над ёй мы будзем працаваць».

Прэзідэнт раскажаў, што ў СМІ прачытаў артыкул, дзе расказваецца аб тым, як фермеры на Палессі па начах паліць печкі ў парніках, цяпліцах, каб атрымаць агуркі, іншую прадукцыю. Дровы падкідваюць у печ кожныя 40 хвілін.

«Я падумаў: а пелеты? — прапановаў альтэрнатыву фермерам Аляксандр Лукашэнка. — Мы на тыдзень іх загружаем (у кацёл. — «Зв.»), нават на больш. Печку гэту паставіў, кацёл — і на тыдзень засыпаў або на 10 дзён і забыўся. Прышоў, паглядзеў тэмпературу...»

«Яна рэгулюецца, Аляксандр Рыгоровіч, прама па айфона можна кіраваць», — удакладніў Пётр Пархомчык.

«Нават калі без айфона: які фермер не зойдзе і не паглядзіць, — заўважыў Прэзідэнт. — Трэба паспрабаваць маленькі кацёл паставіць на цяплічку, можа, і на дзве. Там жа ад аднаго катла можна падключыць ацяпленне і на дзве, і на тры, і на вялікую цяпліцу. Неабходна паспрабаваць нашым фермерам і з Пінскага раёна, іншым прапановаць такі варыянт. Можа, нават дзесьці крэдытамі дапамагчы, каб яны «раскруціліся».

У канцы даклада Пётр Пархомчык падзякаваў кіраўніку дзяржавы за высокую ацэнку дзейнасці вобласці. «Брэсцкі рэгіён добра завяршыў мінулы год і выканаў усе пастаўленыя ўрадам заданні, — канкрэтызаваў ён. — Вельмі важна, што дынаміка станоўчая. Яна захоўваецца па ўсіх кірунках».

«Гэта мы ведаем. Ты мне скажы: што больш за ўсё насцярожвае ў прамысловасці?» — пацікавіўся Прэзідэнт.

Па словах губернатара, па даручэнні кіраўніка дзяржавы падрыхтаваны дакумент, у якім адлюстраваны інвестыцыйныя праекты вобласці да 2030 года. Большасць з іх — ужо на этапе рэалізацыі.

«Пры тым, гэта абсалютна рэальная карціна, якая дазволіць павялічыць заробак у два разы, — адзначыў Пётр Пархомчык. — І мы разлічваем, што заробатная плата да 2030 года будзе ў межах 4600 рублёў».

«Так, планы такія складалі, але вельмі часта яны не рэалізаваліся: у заробку, у іншым», — заўважыў кіраўнік дзяржавы.

Як паведаміў губернатар, праграма разлічана на канкрэтныя пілотныя праекты, якія ўжо рэалізуюцца. «Мы знаходзімся на стадыі завяршэння гэтых праектаў і чакаем вынікаў ад іх», — рэзюмаваў старшыня Брэсцкага аблвыканкама.

Вераніка КАНЮТА.
Фота БелТА.

БЕЛАРУСКІ ЎЗОР ГАСПАДАРЛІВАСЦІ

Як атрымаць выгаду з таго, што здаецца непатрэбным? Прэзідэнт гэта ведае і патрабуе дзейнічаць актыўней у гэтым кірунку

У беларусаў проста так нічога не ляжыць — руплівыя гаспадары знойдуць прымяненне і падземным багаццям, і таму, што літаральна ляжыць пад нагамі. Калі падумаць на перспектыву і крыху зазірнуць за гарызонт, то ў гаспадарцы можа спатрэбіцца ўсё, — гэта пацверджана практыкай. Менавіта таму Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка так часта арыентуе адказных асоб ставіцца па-гаспадарску да нашых рэсурсаў, і з прычыны адсутнасці самых каштоўных з іх (напрыклад, нафты ці газу) знаходзіць, чым замяніць, тым самым сэканоміць і нават атрымаць выгаду. На ўзроўні кіраўніка дзяржавы ў маі гэту тэму абмяркоўвалі ў розных аспектах.

РЭЗЕРВЫ НА ЗВАЛЦЫ

Нядаўна на ўзроўні Прэзідэнта прайшла нарада па пытаннях абыходжання з адходамі і выкарыстання другасных матэрыяльных рэсурсаў. Што рабіць з камунальнымі адходамі, у цэлым разуменне ёсць. Куды складаць адходы вытворчасці. Вялікі «галаўны боль» дастаўляюць адходы Гомельскага хімічнага завода (які сабралася звыш 26 мільёнаў тон). Гэта ў большасці сваёй фасфагіт. Міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Сяргей МАСЛЯК раскажаў, што ў адной тоне фасфагітсу змяшчаецца 80–84 кілаграмы шпунгавана гліны, які а сваіх характарыстыках нават лепшы за прыродны... А яшчэ ў суседняй Расіі з фасфагітсу даволі паспяхова атрымліваюць такую запатрабаваную сёння рэдказямельныя элементы. Міністр выступіў і ініцыятывай вывучыць гэты вопыт, а таксама магчымасць і мэтазгоднасць рэалізаваць яго на практыцы, бо ў падобнай вытворчасці можа быць закладзены і значны экспартны патэнцыял.

ГРОШЫ ПАД ЗЯМЛЁЙ

Беларусь не вельмі багатая на карысныя выкапні. Але здабыча тых, якія ёсць, павінна весціся актыўна і



АСНОВА ІМПАРТАНЕЗАЛЕЖНАСЦІ І ЭКАЛАГІЧНАЙ БЯСПЕКІ

Калі бачыш, дзе ўзяць грошы, трэба дзейнічаць вельмі хутка, інакш эканамічна прывабную нішу зоймуць іншыя. І так ва ўсіх сферах, у тым ліку і ў абыходжанні з рэсурсамі — прыроднымі і другаснымі. Прэзідэнт гэта выдатна разумее, таму і патрабуе ад усіх паскорыцца.

— Аляксандр Рыгоровіч неаднаразова казаў, што свет цяпер жыве ў шалёным тэмпе. Таму і нашым гаспадарнікам таксама неабходна бегчы, спрабаваць развіваць новыя формы вытворчасці, шукаць новыя рынкі збыту, нейкім чынам змяняць выдаткі для таго, каб быць заўсёды на вышыні, — сказаў у ток-шоу «Будні» на «Альфа Радые» **дэкан факультэта журналістыкі БДУ, палітолаг Аляксей БЯЛЯЕЎ**. — Інакш, як сказаў Прэзідэнт, мы можам застацца ў хвасце. А дзякуючы руліўнаму выкарыстанню наляўных рэсурсаў мы можам стварыць аснову імпартанезалежнасці. Акрамя таго, гэта таксама пэўныя інавацыйныя тэхналогіі, якія потым могуць быць прададзены на знешнім рынку.

— Неадарма кіраўнік дзяржавы падкрэслівае, што другасныя рэсурсы служачэ рэзервам росту эканомікі краіны, — заўважае **член Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах, начальнік галоўнага фінансаванага ўпраўлення Гродзенскага аблвыканкама Павел АШУРЫК**. — На сёння перапрацоўка адходаў з атрыманнем другаснай сыравіны і прыбытак ад яе продажу

У тэму

Старшыня Брэсцкага абласнога выканаўчага камітэта Пётр ПАРХОМЧЫК, гаворачы аб развіцці прамысловасці, у размове з журналістамі адзначыў, што Прэзідэнт звярнуў увагу на суднабудаванне. «Гэта значыць, вытворчасць свайго рачнога флоту, у тым ліку грузавага і пасажырскага, турыстычнага, — удакладніў губернатар. — Таксама пастаўлена задача працягнуць работу, звязаную з авіяцыяй».

Пётр Пархомчык праінфармаваў, што на этапе будаўніцтва ў рэгіёне знаходзяцца два індустрыяльныя паркі — у Баранавічах і Пінску. «Мы пазатпа пачынаем уводзіць вытворчыя пляцоўкі для таго, каб паркі запрацавалі, пачалі зарабляць пэўныя сродкі, — удакладніў кіраўнік вобласці. — У Баранавічах і ў Пінску першы этап завяршаецца сёлета. І што вельмі важна, мы ў Баранавічах завяршаем усе будаўніча-монтажныя работы, падключэнне ўсіх неабходных рэсурсаў. І ўжо на гэту пляцоўку ёсць заяўка ад бізнесменаў, якія прыйдуць з пэўным бізнесам для таго, каб працаваць на ёй. Кожны год мы будзем уводзіць па адным этапе, дадаючы пэўны кірунак развіцця».

У якасці прыкладу Пётр Пархомчык загаў вытворчасць халадзільнікаў кампаніі «Медэя», якая напярэдадні стартвала ў Баранавічах. «Праект ажыццэўлены за кароткі час: практычна шэсць-сем месяцаў спатрэбілася для таго, каб вярнуць да жыцця 60 тысяч квадратных метраў вытворчых плошчаў, якія доўгі перыяд выкарыстоўваліся неэфектыўна, — сказаў ён. — Учора там пачалася вытворчасць халадзільнікаў. Выпушчана першая партыя ў колькасці дзвюх тысяч халадзільнікаў, якія адпраўлены ў Казахстан, Расійскую Федэрацыю. Прадпрыемства прадугледжвае маштабную лакалізацыю ўсіх кампанентаў. Усё, што неабходна для вытворчасці халадзільнікаў, павінна рабіцца на пляцоўцы ў Баранавічах, у Рэспубліцы Беларусь». Па такой тэхналогіі, па словах губернатара, будуць працаваць і астатнія прадпрыемствы, якія ўзводзяцца.

«Добра развіваецца вытворчасць акумулятарных батэрэй, — адзначыў старшыня Брэсцкага аблвыканкама. — Сёння мы ў вобласці выпускаем 800—850 тысяч рознага віду акумулятараў і ставім задачу выйсці на 1,6-1,7 мільёна. Пры гэтым энюў жа вяртаецца да лакалізацыі і да выкарыстання другасных рэсурсаў. То-бок у нас ёсць прадпрыемства, што збірае адпрацаваныя акумулятары, перапрацоўвае іх свінец, з якога пасля атрымліваем адпаведныя свінцовыя пласціны. Дакладна так мы абыходзімся з пластыкам. Збіраем другасныя рэсурсы, якія адпрацавалі свой тэрмін, і вяртаем ужо новую прадукцыю з новымі спажывецкімі ўласцівасцямі для нашых пакупнікоў».

Што датычыцца сельскай гаспадаркі, па словах Пятра Пархомчыка, надвор'е ўнесла свае карэктывы. «Частка ўраджаю загінула, гэта 3 % ад агульных пасяяных плошчаў, — канстатаваў ён. — Літаральна за лічаныя дні тыя плошчы будуць перасеяны кукурузай на зерне».

Чакаюцца страты і ва ўраджаі яблыкаў. «Але ў любым выпадку, нават па нашых разліках, мы будзем з былыкам, забеспечым імі і Брэсцкую вобласць, і Мінск, — падкрэсліў Пётр Пархомчык. — Гэта значыць, тых 70 %, якія не былі пашкоджаны маразамі, будзе дастаткова для таго, каб забяспечыць наш рынак».

Што датычыцца забеспячэння стабілізацыйных фондаў, па словах губернатара, у рэгіёне павялічаны пасяяныя плошчы і пад бульбу, і пад цыбулю, і пад буракі. У стабфонды будзе закладзена столькі, колькі трэба для таго, каб такіх праблем, як сёлета, у наступным годзе не ўзнікала, запэўніў кіраўнік Брэсцчыны.

Валерыя СЦЯЦКО.

АД ІДЭІ — ДА ПРЫБЫТКУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Сёлета ёсць пэўныя новаўвядзенні. У прыватнасці, дапускаецца прадстаўленне інавацыйных праектаў, якія раней ужо ўдзельнічалі ў конкурсе. Таксама зменены падыход да вызначэння найлепшых. Калі раней у нас прадугледжвалася, што адзін пераможца і астатнія прызёры, то цяпер будучы пераможцы 1-й, 2-й, 3-й ступеняў. Акрамя таго, дапоўнены кірункі выкарыстання грашовых сродкаў, выдзелены для камарцыялізацыі праектаў. Скарэктраваны формы заяўных дакументаў, якія ўжо размешчаны на сайце конкурсу, дзе з імі можна азнаёміцца», — прайнфармаваў дырэктар Беларускага інавацыйнага фонду.

НА ПРЫЁМ ДА ВЯСКОВАГА ДОКТАРА



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На працягу апошніх двух гадоў практыкуюцца выезды ўрачоў-спецыялістаў ва ўрачэбныя амбулаторыі. Найбольш запатрабаваныя, як правіла, неўролагі, акушэры-гінеколагі, хірургі. Выязджаюць у рэгіёны для кансультацыі, складаных апэратыўных умяшанняў, правядзення майстар-класаў і спецыялісты РНПЦ, а таксама выкладчыкі розных кафедраў медыцынскіх ВНУ.

— Усе медыцынскія ўстановы Мінскай вобласці падключаны да тэлемедыцынскага кансультавання. Калі ва ўрачоў цэнтральнай раённай бальніцы ёсць пытанні па той ці іншай сітуацыі з пацыентам, яны шляхам тэлемедыцынскай кансультацыі накіроўваюць інфармацыю ў замацаваную абласную ці рэспубліканскую ўстанову і атрымліваюць зваротную сувязь па далейшым лячэнні і назіранні, — адзначае Ірына Лобах.

Яна падкрэсліла, што ў рэгіёнах актыўна ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база медыцынскіх устаноў. Фінансаванне сістэмы аховы здароўя стабільнае. Сродкі рэгулярна выдаткоўваюцца і накіроўваюцца на набывццё сучаснага медыцынскага абсталявання і рамонт. Дарэчы, нядаўна рамонтны праведзены ва ўсіх сельскіх падраздзяленнях.

ЖЫЛЛЁ І НАДБАЎКІ

Немалаважным аспектам даступнасці медыцынскай дапамогі з'яўляецца і замацаванне медыцынскіх кадраў. Як

Рэспубліканскі конкурс інавацыйных праектаў праводзіцца па дзвюх асноўных намінацыях — «Найлепшы інавацыйны праект» і «Найлепшы маладзёжны інавацыйны праект» (для людзей ва ўзросце да 35 гадоў). Таксама існуе магчымасць устанавлення дадатковых намінацый. «Летась іх было 29 ад 18 арганізацый. Сёлета колькасць арганізацый, якія прапанавалі дадатковыя намінацыі, павялічылася да 22. Адназначна намінацый таксама будзе больш. Прапановы прадстаўлены і арганізацыямі банкаўскай сферы, і буйнымі прамысловымі прадпрыемствамі, сярод якіх — «Гродна Азот», Мінскі гадзіннікавы завод, «Амкадор», канцэрн «Белдзяржхарчпрам», — адзначаў Віталь Храмчанкаў.

Ён таксама растлумачыў, што конкурс дае далучаным: «Гэта магчымасць атрымаць грашовы прыз, а таксама сродкі на камарцыялізацыю праекта. Таксама конкурс дазваляе ўстанавіць дзелавыя кантакты і сувязі не толькі з сапернікамі, але і з экспертамі, паўдзельнікаў у розных семінарах і трэнінгах. Акрамя таго, пераможцы іншых рэспубліканскіх конкурсаў маюць права атрымаць грашовыя сродкі на напісанне бізнес-плана для далейшага ўдзелу ў конкурсе».

Прэс-сакратар Цэнтральнага камітэта БРСМ Кацярына ЛАКІСАВА лічыць, што Рэспубліканскі конкурс інавацыйных праектаў з'яўляецца і інструментам для далейшай рэалізацыі сваіх ініцыятыў удзельнікамі конкурсу «100 ідэй для Беларусі».

Яна адзначыла, што на ўдзел у конкурсе інавацыйных праектаў летась была пададзена 201 заяўка. «Вельмі ганарова для нас, што амаль трэць заявак — праекты са «100 ідэй для Беларусі». Пераможцам выдзяляюцца мэтавыя грашовыя сродкі на напісанне бізнес-плана. Летась такой магчымасцю скарысталіся 12 нашых праектаў, якія да гэтага пера-



маглі ў конкурсе «100 ідэй для Беларусі», — адзначыла прэс-сакратар. Кацярына Лакісава звярнула ўвагу, што конкурс інавацыйных праектаў мае на ўвазе не толькі адбор найлепшых, але і вялікую метадычную дапамогу, кансультацыі.

Тэрмін падачы дакументаў для ўдзелу ў Рэспубліканскім конкурсе інавацыйных праектаў — да 1 жніўня 2025 года.

Сяргей КУРКАЧ.

ГРАМАДЗЯНСКАЯ СУПОЛЬНАСЦЬ

«АСНОЎНЫЯ КІРУНКІ ДЗЕЙНАСЦІ ЗАСТАНУЦА РАНЕЙШЫМІ...»

VI з'езд Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Белая Русь» пройдзе 12 ліпеня

Такое рашэнне было прынята ў сёраду на пасяджэнні аб'яднання. Папярэдне плануецца, што чарговы з'езд пройдзе на базе Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы.

Намеснік старшыні РГА «Белая Русь» Андрэй БАСАК растлумачыў: «Год таму былі ўнесены змены ў статутныя дакументы арганізацыі. Яны датычацца тэрмінаў паўнамоцтваў выбарных органаў грамадскага аб'яднання. Усе выбарныя органы цяпер дзейнічаюць на працягу пяці гадоў. Таму нам неабходна правесці справаздачна-выбарную кампанію ва ўсіх структурах грамадскага аб'яднання, пачынаючы ад пярвочных, раённых, абласных арганізацый і заканчваючы з'ездам. Мы будзем выбіраць новы склад Савета грамадскага аб'яднання, Прэзідыум. І тэрмін паўнамоцтваў усіх гэтых органаў — пяць гадоў».

На з'ездзе будучы падведзены вынікі дзейнасці арганізацыі і вызначаны далейшыя кірункі работы. «І на аснове ўжо праведзенага аналізу мы будзем уносіць змены ў дзейныя праграмыныя дакументы, — сказаў Андрэй Басак. — Асноўныя кірункі дзейнасці застаюцца ранейшымі. Гэта патрыятычнае выхаванне, захаванне гістарычнай памяці, тлумачэнне палажэнняў дзейнага заканадаўства, тых рашэнняў, якія

прымаюцца кіраўніком дзяржавы, а таксама дзейнасць, накіраваная на рэалізацыю магчымасцяў членаў грамадскага аб'яднання, яго актывістаў, іх навучанне і гэтак далей».

Намеснік старшыні РГА «Белая Русь» адзначыў цікавае членаў грамадскага аб'яднання: «Штомесяц арганізацыя прырастае прыкладна на тры-чатыры чалавек. Сёння ў яе ўваходзіць звыш 240 тысяч чалавек».

Генеральны дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Вадзім ГІГІН адзначыў, што Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» з'яўляецца адным з асноўных суб'ектаў нашай грамадзянскай супольнасці: «Яно ўдзельнічае ў фарміраванні Усебеларускага народнага сходу, адгрывае ў гэтым вельмі актыўную ролю. Акрамя таго, арганізацыя аб'ядноўвае сотні тысяч чалавек. «Белая Русь» стала вядомай на кожным прадпрыемстве і ў кожнай установе».

Паводле яго слоў, грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» — структурна, важная ў грамадска-палітычным жыцці дзяржавы, якая дапамагае больш якасна выбудоваць ідэалагічную і патрыятычную работу: «Паглядзіце, колькі праектаў, якія ўжо сталі нашымі выклікамі. Здаецца, яны заўсёды былі. І дадзеныя праекты былі ініцыяваны і прасоўваліся актывістамі «Белай Русі». За гэтым стаіць вялікая работа. І цяпер на самай справе планаў шмат. Вельмі важна, што наша моладзь прыходзіць у аб'яднанне. Мы бачым, што яно знайшло сваю нішу ў беларускім грамадстве».

Даніл ХМЯЛЬНІЦКІ.

МАЙ ХАЛОДНЫ — ГОД ХЛЕБАРОДНЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Намеснік дырэктара гаспадаркі-Аляксандр КІКІЦЮК гаворыць, што сёлета да веснавых палявых работ прыступілі крыху раней, чым у мінулым годзе. Потым пайшлі сапраўдныя тэмпературныя «карэлі». А калі 28-градусную красавіцкую спёку змянілі майскія халоды ды замаразкі да мінус пяці, для сельгаскультуры гэта стала выпрабаваннем. У названай гаспадарцы ад замаразкаў найбольш пацярпелі менавіта травы. Але ж гэты факт не можа стаць перашкодай да выканання задачы па забеспячэнні статка паўнаўтаснымі кармамі.

Дарчы, сельскагаспадарчае ўнітарнае прадпрыемства «Хаціслаўскае» — самае вялікае па плошчы ў раёне. І ста- та мае вялікі — 9,5 тысячы гадоў буйной рагатай жывёлы, уключаючы кароў, цялят, бычкоў на адкорме. Кожны дзень патрэбна 250 тон усіх відаў кармоў, каб жывёліны былі накармлены, адчувалі сябе добра, давалі малако або неабходныя грамы прывагі.

На палях цяпер кіпіць работа. На забеспячэнне кармавой базы гаспадаркі працуюць два механізаваныя звяны, у склад якіх уваходзяць касілікі, падборшчыкі, грузавікі і трактары для адвозу зялёнай масы. Ва ўрочышчы Града каля вёскі Замшаны 27 мая такое звяно шчыравала на ўчастку плошчай 21 гектар. Нават збоку прыемна назіраць за дакладна арганізаванай работай. Два аграгаты рухаюцца сінхронна і даволі хутка: маневраным комплексам траву



Намеснік дырэктара Аляксандр КІКІЦЮК і механізатар Юрый БЫЛШЧЫК правяраюць якасць корму.

падбірае, здрабняе і загрузае ў кузаў магутнага МАЗа малады механізатар Юрый Былшчык. Малады, але спраўны да работы, — так яго ахарактырызавалі намеснік дырэктара гаспадаркі. Юрый паходзіць з механізатарскай дынастыі, менавіта ад бацькі навучыўся адказнасці і стараннасці ў полі.

Прайшоўшы загонку, удзельнікі касавіцы спыняюцца, правяраюць якасць корму. Усё павінна быць у адпаведнасці з тэхналогіяй. Агрэгат-падборшчык збірае пакос чысты, да травіні, адначасова ўносіць у травяную масу кансервант. Для таго каб ім своечасова запраўляць бак у разліку на колькасць зялёнай масы, побач знаходзіцца машына з вадой. Правільнасць запраўкі кансервантам, які атрымліваецца з канцэнтрата, кан-

тралюе Аляксандр Кікіцюк. Да нядаўняга часу галоўны заатэхнік гаспадаркі, ён ведае на памяць формулы разлікаў. Упэўніўшыся, што запраўка праведзена дакладна, Аляксандр Васільевіч дае дабро на працяг работы.

Задно расказвае, што ў звязе аб'яднання адказныя работнікі. Напрыклад, скошваннем травы займаецца Анатоль Саўчук. Анатоль Іванавіч працуе ў гаспадарцы 35 гадоў, карэспандэнту газеты сказаў, што яго КЗР не выклікае ніякіх нараканняў:

— За дзясцігоддзі я працаваў на рознай тэхніцы, вось гэты трактар вытворчасці «Гомсельмаш» лічу надзвычайным... Скосім травы, пачнецца другі ўкос, а там — трэці. Не заўважыш, які уборачная настане. У час жніва пераса-

джаюся на збожжаўборачны камбайн. Сёлета другі сезон буду працаваць са сваёй дачкой Аляксандрай. Саша вучыцца ў Горкаўскай сельгасакадэміі, а на канікулах становіцца маім памочнікам.

— На гэтым тыдні ў справе нарыхтоўкі кармоў у «Хаціслаўскім» задзейнічаны дзве касілікі, два падборшчыкі і 12 адзінак тэхнікі па адвозцы, — расказвае Аляксандр Кікіцюк. — Вось гэта поле ў два дзясяткі гектараў звяно ўбірае за некалькі гадзін, а пасля абеду пераедзе на другі ўчастак. А сюды праз нейкую гадзіну прыйдзе трактар з адпаведным аграгатам і падкорміць пасевы, каб травы адразу пачалі набіраць сілы і падрастаць на другі ўкос. На сёння ў нас убрана 80 % траў першага ўкоса на смяж, люцэрну, касіліні цалкам, на смяж ідуць таксама бабова-злакавыя травы. І хоць з гектара зялёнай масы збіраем крыху менш, чым летась, маем намер нагнаць аб'ём іншымі відамі кармоў. У гаспадарцы ёсць дакладны план корманарыхтоўкі, каб пагалоўце цэлы год атрымлівала збалансаваны і якасны корм.

Нарыхтоўку кармоў у сельгаспрадпрыемстве лічаць такой жа адказнай кампаніяй, як і пяснуноў. Таму для яе ўдзельнікі ствараюць усе ўмовы работы. Гарачыя абеды ў поўдзень прывезлі врана ў поле. Але працаўнікі механізаванага звяна замест адведзенай гадзіны перакусілі за 25 хвілін і пайшлі да сваіх машын — час на касавіцы дарагі.

Святлана ЯСКЕВІЧ, фота аўтара.

Маларыцкі раён.

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Профитсистем»					
Лот	Наименование	Местонахождение	Начальная цена с учетом НДС 20 %, бел. руб.	Задаток, бел. руб. (1 %)	Шаг аукциона, бел. руб.
2050	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-13792 (назначение – Здание административно-хозяйственное, наименование – Административно-бытовой корпус, общая площадь – 1022,4 кв. м)	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35/1			
	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-13852 (назначение – Сооружение специализированное энергетик, наименование – Сети электроснабжения, общая площадь – 0 кв. м, составные части и принадлежности – Три силовых кабеля; Трансформатор ТМГ 12-340/10-У1, 10/0, 4 Квт ДУН-11 РБ; Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (в АКБ-инв40001); Кондиционер LE-F18RN LEGION (внутренний IN+наружный), ОУТ-блок); Котел автоматич. Pellets Fuzzy Logic 2/75kW (PT) котельная АКБ; Котел автоматический Pellets Fuzzy Logic 2/100kW (Польша) котельная АКБ; ЛВС-ВОЛС территории и административных помещений; Сплит-система «making Oasis everywhere» ET-12N; Сплит-система «making Oasis everywhere» ET-12N; Сплит-система «making Oasis everywhere» ET-12N; Двери противопожарные ДП-2-Д-С-Г-2П-РП-ПК-24-19	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35			
	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-21165 (назначение – Здание неустановленного назначения, наименование – Ремонтная мастерская, общая площадь – 898,1 кв. м, составные части и принадлежности – внутриплощадочная водопроводная сеть, внутриплощадочная канализационная сеть, внутриплощадочная сеть ливневой канализации, внутри-площадочные сети связи и сигнализации, площадка); Ворота промышленные секционные из сэндвич-панелей с калиткой 3540*3580	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35	1 257 656,40	12 576,56	62 882,82
	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-21164 (назначение – Сооружение специализированное складов, хранения, наименование – Площадка под козловым краном, общая площадь – 0 кв. м, составные части и принадлежности – А – Площадка под козловым краном, Б – Производственные проезды, В – Ограждение, в1 – Ограждение железобетонное, в2 – Ограждение чугунное, Г – Ворота, Д – Пешеходные дорожки)	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35			
	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-21163 (назначение – Здание неустановленного назначения, наименование – производственное здание, общая площадь – 854,1 кв. м); Блок-модуль УМФ из металлопрофиля; Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой 4170*3820; Ворота рольплетные (МФ); Кран мостовой опорный 3,2 т. с.; Таль электрическая г/п 3,2 тн; Навес с дер. столб. над складом ГП МФ (50426502); Навес над дробилкой ДГ-600 № 45739002 (20349003); Мобильный (инвентарный) бокс для выполнения технологич. операций по покраске 8*18*3,36 м (10007004)	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35/2			
	Капитальное строение с инвентарным номером 122/C-13790 (назначение – Здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранения, наименование – Одноэтажное панельное здание материального склада, общая площадь – 716,5 кв. м, составные части и принадлежности – раampa, навес); Ограждение площадки Ф№2 (50426441); Электронная пропускная система работников № 2 (ф-л № 2) – инв. 47074004; Шлагбаум (Widel6KIT) на въезде стоянки для хранения ЛМ (инв. 47074001); Навес открытый для ГП МФ № 10008001; Площадка асфальтобетонная для ГП филиала № 2 (в зоне отгр. навеса)-20220001	Брестская обл., Ивацевичский р-н, г. Ивацевичи, ул. Загородная, 35/3			
В отношении лота № 2050 проводятся вторые повторные торги. Стоимость снижена на 22 %. Ранее публикация размещалась в газете «Звязда» от 26.04.2025					
Кап. строения (лот № 2050) с инв. № 122/C-13792, № 122/C-21165, № 122/C-21164, № 122/C-21163, № 122/C-13790 расположены на земельном участке с кадастровым номером 1234501000010002721, площадь 3,2234 га, целевое назначение – для обслуживания производственной базы. Право постоянного пользования. Ограничения (обременения): земельные участки, расположенные в охраняемых зонах электрических сетей, код – 5,2, площадь – 0,0765 га. Кап. строение (лот № 2050) с инв. № 122/C-13852 расположено на земельном участке с кадастровым номером 123450100001004162 (присвоен предварительно)					
В отношении частей лота № 2050 имеется ограничение (обременение) в виде залога (залогодержатель – ОАО «Приорбанк»). Подробная информация по телефону +375293110464 (Анастасия)					
Дата и время проведения торгов		11 июня 2025 года в 12.00 (регистрация с 11.30 до 11.55) по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127			
Срок приема заявлений и внесения суммы задатка		С 10.00 29 мая 2025 года до 16.00 9 июня 2025 года			
Условия для участия в торгах: 1. До подачи заявления необходимо внести задаток на р/с BY36ALFA30122215570040270000, код банка ALFABY2X, УНП 192789344. Получатель – ООО «Фрондера», назначение платежа: ОТНН 40901. Задаток для участия в торгах по Лоту _____, ООО «Профитсистем», проводимых 11.06.2025. 2. Заявление на участие (на каждый лот отдельно) и необходимые документы (согласие о правах и обязанностях сторон в 2-х экземплярах (на каждый лот отдельно), копия платежного поручения о перечислении задатка, копия паспорта (стр. 31–33, действующая прописка); копия свидетельства о государственной регистрации – для ИП и юр. лица; документ, подтверждающий полномочия руководителя или представителя юр. лица, копия Устава – для юр. лица) принимаются в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127. Документы могут подаваться посредством направления почтой или личной подачи. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. Сроком поступления заявления является дата и время получения организатором торгов оригинала заявления на участие в аукционе и полного пакета прилагаемых документов (в случае направления почтой – дата и время поступления документов на абонентский ящик организатора торгов). 3. К участию в торгах допускаются лица, подавшие организатору торгов в указанный в извещении о проведении торгов срок заявление с приложением необходимых документов и зарегистрированные в журнале регистрации заявлений на участие в торгах. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену. Результаты торгов оформляются протоколом в день проведения торгов. 4. В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником или для участия в нем явился только один					
Информация о продавце		ООО «Профитсистем», в лице ликвидатора – ООО «Партнёр-Консультант», тел. +375713958917 (220040, г. Минск, ул. Достоевского, 27)			
Организатор аукциона		ООО «Фрондера» 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, оф. 1127 ☎ 8 (029) 308 28 97 • e-mail: info.torgi@orgtorg.by • сайт https://orgtorg.by • telegram https://t.me/orgtorg			

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА	
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона) по поручению ОАО «Смолевичский райагросервис» (продавец) проводит повторный открытый аукцион по продаже:	
Лот № 1: открытая площадка для хранения металла с инв. № 614/C-26097 общей площадью 4395,5 кв. м, расположенная на земельном участке с кадастровым номером 624884507601000196 (право постоянного пользования) площадью 0,8486 га по адресу: Минская область, Смолевичский район, Плиский с/с, п. Черницкий. Земельный участок имеет ограничения в использовании: охранная зона электрических сетей напряжением до 1000В, пл. 0,06275 га. Начальная цена с НДС (20 %) – 168 480,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 16 848,00 бел. руб. Стоимость снижена на 35 %.	
Лот № 2: здание автогаража с инв. № 614/C-26095 общей площадью 422,3 кв. м, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 624884507601000219 (право аренды до 09.10.2053) площадью 0,1836 га по адресу: Минская область, Смолевичский район, Плиский с/с, п. Черницкий, ул. Черницкая, 16А и электро-таль Н12 0,5 т (инв. № по бух. учету 6541К3). Начальная цена с НДС (20 %) – 53 643,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 5 364,00 бел. руб. Стоимость снижена на 35 %.	
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB3012110826 00169330000 в ОАО «Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, БИК BPSBY2X, УНП 690324015, ОКПО 29250255, государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации», код платежа – 40901, код категории платежа ОТНН. Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) возмещает Продавцу затраты на публикацию извещения о проведении торгов, а также оплачивает вознаграждение за	
организацию и проведение торгов в следующем размере: по лоту № 1 – 4 (четыре) процентов от окончательной цены продажи предмета аукциона, по лоту № 2 – 7 (семь) процентов. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rlt.by . Предшущие извещения были опубликованы в газете «Звязда» от 20.04.2024, 16.07.2024, 15.10.2024, 14.02.2025, 08.04.2025. Аукцион состоится 09.06.2025 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 06.06.2025 до 16.00 по указанному адресу в каб. 320.	
Тел.: (8017) 516-80-65, 516-80-64, (8029) 102-21-17. Тел. для осмотра 8 (029) 145-17-40.	

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА	
Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор торгов и оператор электронной торговой площадки: torgi.rlt.by , местонахождение: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 321, тел. 8 017 516 80 64) по поручению государственного учреждения «Клепичи территориальный центр социального обслуживания населения» (222531, г. Клепич, ул. Толстого, 24) проводит открытый аукцион по продаже	
автомобиля легкового специального вагона GAZ-2217 17 «Соболь», 2014 г. в., рег. транзитный номер 5 HET 7951, инвентарный номер 01530015, кузов (рама) VIN 221710E0558019, X96221177E0780911, цвет серый, находящегося по адресу: Минская область, г. Клепич ул. Толстого, 24.	

Начальная цена (без НДС) – 3 420,00 бел. руб. Задаток 10 % от начальной цены – 342,00 бел. руб. Стоимость снижена на 80 %. Электронные торги проводятся в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.07.2013 г. № 608 и регламентом электронной торговой площадки «ТОРГИ.RLT.BY», размещенным по адресу: t
--

Банк РРБ
на твоей скорости

**Закрытое акционерное общество
«Банк роста и развития бизнеса»**

Финансовая отчетность за год,
закончившийся 31 декабря 2024 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тысячах белорусских рублей

	Примечания	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года (пересчитано)
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	208,882	119,910
Обязательные резервы в Национальном банке Республики Беларусь		5,326	3,322
Средства в других банках	9	2,403	1,546
Кредиты клиентам	10	236,979	179,500
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости	11	50,873	44,457
Активы по отложенному налогу на прибыль	12	23,145	21,348
Правом пользования			
Активы, предназначенные для продажи	13	-	140
Текущее требование по налогу на прибыль		517	56
Активы по отложенному налогу на прибыль	28	2,366	2,843
Прочие активы	14	21,681	10,232
Итого активы		552,172	383,354
Обязательства			
Средства других банков	15	31,507	12,378
Средства клиентов	16	424,690	288,841
Выпущенные долговые ценные бумаги	17	10,254	2,118
Обязательства по аренде	18	2,835	2,920
Прочие обязательства	19	4,402	3,850
Субординированные займы	20	25,783	25,201
Итого обязательства		499,471	335,308
Капитал			
Уставный капитал	21	50,288	50,288
Накопленная прибыль / (убыток)		2,413	(2,242)
Итого капитал		52,701	48,046
Итого обязательства и капитал		552,172	383,354

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

В тысячах белорусских рублей

	Примечания	2024 год	2023 год (пересчитано)
Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной процентной ставки	22	32,041	29,241
Прочие процентные доходы		1,780	18
Процентные расходы	22	(22,833)	(12,623)
Чистые процентные доходы		10,988	16,636
Комиссионные доходы	23	8,066	8,157
Комиссионные расходы	23	(2,550)	(2,354)
Чистые комиссионные доходы		5,516	5,803
Чистые расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	24	-	(24)
Чистые доходы по операциям с иностранной валютой	25	20,651	14,655
Чистые доходы по операциям с ценными бумагами	25	9	117
Прочие чистые доходы / (расходы)	26	5,963	(1,825)
Итого операционные доходы		43,127	35,362
Операционные расходы	27	(35,411)	(25,110)
Чистая (ущерб) / восстановление уценки стоимости активов, полученных в погашение задолженности		307	(619)
Чистое (начисление) / восстановление резервов под обесценение финансовых активов, по которым начисляются проценты	7, 9, 10, 11	(2,797)	4,805
Чистое (начисление) / восстановление резервов под обесценение прочих финансовых активов	14	(225)	544
Чистое (начисление) / восстановление резервов по обязательствам кредитного характера	29	61	(1,120)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		5,132	13,862
Доходы / (расходы) по налогу на прибыль	28	(477)	1,787
Чистая прибыль за год		4,655	15,649
Прочий совокупный доход		-	-
Итого прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год		4,655	15,649

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

В тысячах белорусских рублей

	Уставный капитал	Накопленный убыток	Итого капитал
Остаток на 31 декабря 2022 года (пересчитано)	50,288	(13,164)	37,124
Дивиденды уплаченные	-	(4,727)	(4,727)
Чистая прибыль за год	-	15,649	15,649
Совокупный доход за год		15,649	15,649
Остаток на 31 декабря 2023 года	50,288	(2,242)	48,046
Чистая прибыль за год	-	4,655	4,655
Совокупный доход за год		4,655	4,655
Остаток на 31 декабря 2024 года	50,288	2,413	52,701

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)

В тысячах белорусских рублей

	Примечания	2024 год	2023 год
Движение денежных средств, полученных от / (использованных в) операционной деятельности			
Проценты полученные		32,604	25,038
Проценты уплаченные		(22,183)	(12,728)
Комиссии полученные		7,963	8,145
Комиссии уплаченные		(2,550)	(2,354)
Расходы, полученные по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24	-	(24)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	25	18,826	14,955
Доходы, полученные по ценным бумагам	25	9	117
Полученные прочие доходы / Уплаченные прочие (расходы)		4,000	(1,854)
Уплаченные операционные расходы		(31,956)	(22,809)
Доходенка / (ущедка) стоимости активов, полученных в погашение задолженности		377	(619)
Уплаченный налог на прибыль		(462)	(1,177)
Движение денежных средств, полученных от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		6,628	6,690
Чистое (увеличение) / уменьшение операционных активов:			
Обязательные резервы на счетах в Национальном банке Республики Беларусь		(2,004)	320
Средства в других банках		(3,771)	(10)
Кредиты клиентам		(42,374)	20,437
Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости		23	96
Активы, предназначенные для продажи		140	-
Прочие активы		(9,508)	(218)
Чистое увеличение / (уменьшение) операционных обязательств:			
Производные финансовые обязательства		-	(82)
Средства других банков		19,132	(28,004)
Средства клиентов		131,218	(21,598)
Обязательства по аренде		276	-
Прочие обязательства		18	(282)
Чистый приток / (отток) денежных средств, полученных от операционной деятельности		99,778	(22,651)
Движение денежных средств, полученных от / (использованных в) инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов		(19,958)	(7,210)
Выручка от реализации основных средств		13	38
Приобретение ценных бумаг		-	(2,548)
Выручка от продажи ценных бумаг		-	1,444
Чистый отток денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		(19,945)	(8,276)
Движение денежных средств, полученных от / (использованных в) финансовой деятельности			
Дивиденды уплаченные		-	(4,727)
Погашение субординированных займов		(1,508)	(28)
Размещение выпущенных долговых ценных бумаг		19,613	15,585
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг		(11,883)	(15,762)
Платежи по обязательствам по аренде		(2,033)	(1,342)
Чистый приток / (отток) денежных средств, использованных в финансовой деятельности		4,189	(6,274)
Влияние изменения обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		1,506	8,417
Влияние изменения величины ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты		3,444	610
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		88,972	(28,174)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	119,910	148,084
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	208,882	119,910

От имени руководства Банка:

Омельянчик Д.И.
Председатель Правления



Мостыко Н.Н.
Главный бухгалтер

Минск
5 мая 2025 года



Исх. № 05-01/45 от «05» мая 2025 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Председателю Правления ЗАО «Банк РРБ»
Господину Омельянчику Дмитрию Ивановичу

Аудиторское мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности закрытого акционерного общества «Банк роста и развития бизнеса» (далее – ЗАО «Банк РРБ», Банк) (Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Красноевзвездная, д. 18, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100361187), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ЗАО «Банк РРБ» на 31 декабря 2024 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).
Основание для выражения аудиторского мнения
Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и Международных стандартов аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятото Международной федерацией бухгалтеров, и нами соблюдались прочие принципы профессиональной этики в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.
Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой финансовой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевые вопросы аудита	Аудиторские процедуры, выполненные в отношении ключевого вопроса аудита, и результаты их выполнения
<i>Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам в соответствии с МСФО 9 «Финансовые инструменты»</i>	В ходе наших аудиторских процедур мы рассмотрели и оценили методики Банка по оценке резервов под ожидаемые кредитные убытки по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам. Мы рассмотрели факторы кредитного риска, используемые Банком для определения значительного увеличения кредитного риска. Мы проанализировали рейтинговые модели, ключевые исходные данные и допущения, а также модели вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте, корректировки их с учетом макроэкономических прогнозов, используемые для расчета ожидаемых кредитных убытков. Мы протестировали (на выборочной основе) модели оценки выбранных нами кредитов. Наша работа включала оценку, являлись ли модели и использованные данные приемлемыми, повторение отдельных расчетов, а также различные аналитические и другие процедуры. Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к финансовой отчетности. Полученные аудиторские доказательства в результате применения аудиторских процедур, включая вышеуказанные, являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения

Обязанности аудируемого лица по подготовке финансовой отчетности
Руководство ЗАО «Банк РРБ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство ЗАО «Банк РРБ» считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.
При подготовке финансовой отчетности руководство ЗАО «Банк РРБ» несет ответственность за оценку способности ЗАО «Банк РРБ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ЗАО «Банк РРБ», прекратить его деятельность, или когда отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, наделенные руководящими полномочиями, а именно Совет Директоров ЗАО «Банк РРБ», несет ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки финансовой отчетности ЗАО «Банк РРБ».

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, действующими в Республике Беларусь, и МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут возникнуть в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, действующих в Республике Беларусь, и МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующие:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля Банка, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Банка;
• оцениваем надлежащий характер примененной Банком учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации в финансовой отчетности;
• делаем вывод о правомерности применения руководством Банка допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
• оцениваем общее представление финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в ходе аудита.
Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и что сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушению принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предотвращения.

Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выявляем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее раскрытия).

Руководитель задания,
Ведущий аудитор
(приказ № 1/ОД от 09.01.2025)

В.Е. Золотарёва
(номер квалификационного аттестата аудитора № 0002679)

Руководитель аудиторской группы,
Заместитель директора по банковскому аудиту ООО «ФБК-Бел»

Р.В. Кирсилите
(номер квалификационного аттестата аудитора № 0002131)

Информация об аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК-Бел» (ООО «ФБК-Бел») Местонахождение: Республика Беларусь, 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 201-11 Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано решением Минского горисполкома 06 февраля 2009 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690398039; УНП 690398039 Регистрационный номер записи аудиторской организации в реестре аудиторских организаций – 10069.

Дата подписания аудиторского заключения: 05 мая 2025 года.

Аудиторское заключение получено: 05 мая 2025 года.

Председатель Правления ЗАО «Банк РРБ»

Д.И. Омельянчик

ЭЛЕКТАРАЛЬНЫЯ ЖАРСЦІ

Чарговы скандал напярэдадні другога тура выбараў прэзідэнта разгарэўся ў Польшчы

Што сказаць, умеюць здзівіць нашы заходнія суседзі...
Цяперашнія прэзідэнцкія выбары інакш як займальным серыялам з выкрыццямі, абвінавачваннямі і дэталёвым вывучэннем бруднай бялізны і не назавеш. То кватэрныя аферы, то ўжыванне нейкіх псіхатропных рэчываў у прамым эфіры падчас правядзення тэледабатаў, а цяпер вось абвінавачванне ў садзейнічанні прастытуцыі.
«Вуліцы разбітых ліхтароў» ныйначай.
Усё выглядала б вельмі займальна, калі б не было так сумна — гаворка ідзе пра кандыдатаў на вышэйшую дзяржаўную пасаду.



Чым бліжэй другі тур прэзідэнцкіх выбараў, які прызначаны на 1 чэрвеня, тым больш гучныя скандалы скалынаюць інфармацыйную прастору краіны-суседкі. На гэты раз разгарэўся скандал у сувязі з абвінавачваннямі кандыдата ў прэзідэнты, якога падтрымлівае апазіцыйная партыя «Права і справядлівасць» (ПіС), Караля Наўроцкага ў садзейнічанні прастытуцыі.
Як піша БелТА са спасылкай на польскае выданне Onet, якое апублікавала артыкул пра Караля Наўроцкага, які ў час работы ахоўнікам у 2000-х гадах дапамагаў у прадстаўленні прастытутак гасцям гатэля Grand Hotel у Сонаце. Адназначца, што парталу Onet пра гэты факт распаўялі двое былых калег Караля Наўроцкага, якія працавалі разам з ім.
У адказ на абвінавачванне Караль Наўроцкі напісаў у сацсетцы X:

«Сёння ў Польшчы
проблема — гэта
палітычная прастытуцыя,
якая хоча прадаць Польшчу
за замежныя грошы. За гэту
кучу хлусні і нянавісці я падам
на Onet іск у грамадзянскі
суд аб абароне асабістых
праваў».

Адраэгаваў на рэзанансны артыкул і прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Як перадае агенцтва РАР, Дональд Туск заявіў: «Я чакаю, што спадар Караль Наўроцкі на працягу 24 гадзін неадкладна звернецца ў суд з іскам у парадку выбарчай працэдурі супраць рэдакцыі, парталаў, асоб, якія кажуць недвухсэнсоўныя рэчы».

На пытанне аб тым, ці не варта было польскім спецслужбам правярць мінулае кандыдата, якога падтрымлівае «ПіС», Туск адказаў:

Старшыня партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качыньскі напісаў у сацсетцы X: тое, што адбываецца, — гэта «чарговая агідная атака на Караля Наўроцкага, якая грунтуецца на хлусні». Ён таксама сказаў, што каманда Рафала Тшаскоўскага (другога кандыдата на прэзідэнцкую пасаду) такім чынам хоча адцягнуць увагу ад яго адмоўны прайскі тэсты на наркатыкі.
Нагадаем, што ў першым туры прэзідэнцкіх выбараў, які адбыўся ў Польшчы 18 мая, кандыдат ад кіруючай кааліцыі Рафал Тшаскоўскі набраў 31,36% галасоў выбаршчыкаў, а кандыдат, які падтрымліваецца апазіцыйнай партыяй «Права і справядлівасць», Караль Наўроцкі – 29,54% галасоў.

Кампетэнтна

ЭКСПЕРТ: «УЖО НЯВАЖНА, ХТО ПЕРАМОЖА»

Намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Алег Дзячэнка ў эфіры «Першага інфармацыйнага» так ахарактарызаваў цяперашнюю электаральную кампанію ў Польшчы:

— Цалкам прадказальныя электаральныя страсці. У першы тур, як мы ведаем, выйшлі 13 кандыдатаў з зусім рознымі праграмамі, якія стварылі ілюзію дэмакратычнасці польскіх выбараў прэзідэнта. Другі тур, які пройдзе 1 чэрвеня, таксама не менш яркі ў тым плане, што ствараецца карцінка псеўдавыбару, калі ў ход ідуць кампаньеты.

Кандыдаты ў прэзідэнты сочаць адзін за адным, глядзяць, хто што ў рот паклаў, хто ў каго што «адціснуў», хто адкуль якія грошы атрымліваў, хто з кім па тэлефоне пагаварыў. Гэта ўсё электаральны флёр.

На думку эксперта, насамрэч пытанне палітычнага выбару вырашаецца не ў Варшаве:
— За гэтымі працэсамі стаяць людзі, якія знаходзяцца далёка ад Польшчы, ад Еўрасаюза, яны ў Вашынгтоне. І яны не менш, чым мы, уважліва адсочваюць гэты палітычны працэс. Яны праз адпаведныя агенцтвы ўкідаюць у інфармацыйную прастору Польшчы розныя матэрыялы, які прымушае людзей перажываць, хваляцца, думаць пра тое, што менавіта яны бяруць удзел у вызначэнні свайго лёсу. Але, у прынцыпе, ужо няважна, хто пераможа. Пераможа Рафал Тшаскоўскі, мэр Варшавы, альбо

— Думаю, што тая палітыка, якая праводзілася ў Польшчы, у дачыненні да нашай дзяржавы, будзе праводзіцца, пакуль за акіянам не будзе ўнесена істотнае змяненне, карэкціроўка ў цэлым у палітыку ва Усходне-Еўрапейскім рэгіёне.

ИНВЕСТИЦЫІ
3 ПРЫЦЭЛАМ НА ЭКСПАРТ

У Баранавічах адкрылася экспартаарыентаванае прадпрыемства па выпуску бытавой тэхнікі

Інавацыйнае сумеснае беларуска-кітайскае прадпрыемства па вытворчасці халадзільнага абсталявання ТАА «Мідэа рэфрыжэратар Мануфактурынг» створана на базе Баранавіцкага завода аўтаматычных ліній.

Падчас цырымоніі ўрачыстага адкрыцця вытворчасці віншаванне ад **Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі КАЧА-НАВАЙ** агучыў **старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па эканоміцы, бюджэце і фінансах Уладзіслаў ТАТАРЫНОВІЧ**. «Гэты праект робіць значны ўнёсак у рэалізацыю нацыянальнай стратэгіі імпартазамышчэння, дазваляе ўмацаваць тэхналагічны суверэнітэт краіны, з'яўляецца яркім прыкладам узаемавыгаднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і Кітайскай Народнай Рэспублікі ў сферы інвестыцый і прамысловасці, адпавядае адносінам усебаковага стратэгічнага партнёрства, устаноўленым кіраўнікамі дзвюх дзяржаў», — гаворыцца ў віншаванні.

Таксама Уладзіслаў Татарыновіч азнаёміўся з арганізацыяй вытворчага працэсу. Прадпрыемства адпавядае патрабаванням міжнародных стандартаў, мае высокі ўзровень аўтаматызацыі і рабатызацыі, што дазваляе вырабляць самыя сучасныя мадэлі халадзільнікаў. Магутнасць прадпрыемства — 900 тысяч адзінак халадзільнага абсталявання ў год, 95 % прадукцыі плануецца пастаўляць на экспарт.

У сваю чаргу **старшыня Брэсцкага аблвыканкама Пётр ПАРХОМЧЫК** зазначыў, што стварэнне новай вытворчасці — гэта і стварэнне новых працоўных месцаў, і прыклад эфектыўнай работы з інвестарамі.

Член Савета Рэспублікі Віктар АНАНІЧ падкрэсліў, што гэты праект, які, дарэчы, рэалізаваны пры падтрымцы Беларускага, — значны крок у развіцці прамысловага супрацоўніцтва паміж краінамі. З аднаго боку, ён дэманструе сур'ёзныя інвестыцый ў развіццё айчынай вытворчасці, з іншага — уклад у забеспячэнне даступнасці айчынай бытавой тэхнікі.

Паводле прэс-службы Савета Рэспублікі.

ТРАКТАРЫ, ШЫНЫ, ІНШЫЯ МАШЫНЫ
Контракты на суму больш за 3 млн долараў падпісалі Беларусь і Егіпет

У рамках наведвання адбылася цырымонія падпісання кантракту на пастаўку больш як 100 беларускіх трактароў, а таксама аўтатэхнікі ААТ «Мінскі аўтамабільны завод» і вырабаў ААТ «Белшына» на агульную суму звыш 3 млн долараў.

Старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар СЕРГЯЕНКА, які ўзначальваў беларускую дэлегацыю, адзначыў, што дамоўленасці ўносяць уклад у развіццё беларуска-егіпецкага супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай сферы. «Правераныя гадамі якасць і надзейнасць трактароў «Беларусь», тэхнікі МАЗ і беларускіх шын не расчаруюць егіпецкіх спажывцоў. Упэўнены, што тэхніка будзе доўга служыць і дапамагаць егіпецкім сябрам у рэалізацыі іх праектаў на карысць далейшага развіцця і працвітання Егіпта», — падкрэсліў ён, дадаўшы, што дэпутаты забяспечаць падтрымку беларускіх абавязальстваў на заканадаўчым узроўні і будучы ствараць перадавы дала аптымізацыі бізнес-кантактаў.

Паводле прэс-службы Палаты прадстаўнікоў.



ЗАО «Нео Банк Азия»
Отчет о финансовом положении на 31 декабря 2024 года
(в тысячах белорусских рублей)

	Прим.	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ			
Денежные средства	5	27 583	13 134
Средства в Национальном банке	6	50 722	49 885
Средства в банках	7	77 417	57 877
Кредиты и иные активные операции с клиентами	8	295 753	228 488
Ценные бумаги, в том числе заложенные по сделкам РЕПО	9	110 086	87 583
Основные средства	9	40 677	71 489
Нематериальные активы	10	12 023	10 766
Активы, предназначенные для продажи	11	4 505	4 151
Активы в форме права пользования	12	2 764	2 988
Отложенные налоговые активы	13	1 985	465
Прочие активы	14	84	451
Прочие активы	15	4 183	4 030
Итого активы		587 105	459 818
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	16	41 854	81 509
Средства клиентов	17	438 447	292 135
Субординированные займы	18	22 706	20 930
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	8 046	1 477
Оценочные обязательства	20	1 903	940
Обязательства по аренде	21	1 924	484
Обязательства по текущему налогу на прибыль	14	576	665
Прочие обязательства	22	3 366	1 811
Итого обязательства		518 822	399 951
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Зарегистрированный уставный фонд	23	24 747	24 747
Эффект гиперинфляции уставного фонда, эмиссионного дохода	23	20 571	20 571
Накопленная прибыль		33 061	25 678
Эффект гиперинфляции накопленной прибыли		(18 047)	(18 047)
Результаты переоценки статей баланса и резервы		7 951	6 918
Итого капитал		68 283	59 867
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		587 105	459 818

ЗАО «Нео Банк Азия»
Отчет о прибыли или убытке за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах белорусских рублей)

	Прим.	2024 год	2023 год
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки	24	40 709	34 632
Прочие процентные доходы	24	1 326	283
Процентные расходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки	24	(22 280)	(13 440)
Чистые процентные доходы		19 755	21 475
Чистые расходы по формированию оценочных резервов по финансовым активам		(3 574)	(14 461)
Чистые процентные доходы после формирования оценочных резервов по финансовым активам		16 181	7 014
Доходы за услуги	25	10 279	6 432
Расходы за услуги	25	(2 148)	(1 606)
Чистые доходы за услуги		8 131	4 826
Чистые доходы от операций с иностранной валютой		11 302	7 207
Чистые расходы по финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости		(694)	(310)
Прочие чистые непроецентные доходы (расходы)		(180)	207
Чистые доходы (расходы) по операциям с производными инструментами		(1 434)	222
Прочие доходы	26	1 574	1 786
Чистые расходы по формированию оценочных резервов по финансовым гарантиям и обязательствам по предоставлению денежных средств		(900)	(330)
Прочие расходы		(24 277)	(16 337)
Расходы на персонал	27	(12 765)	(9 471)
Прочие операционные расходы	27	(11 512)	(6 866)
Прибыль до расходов по налогу на прибыль		9 703	4 285
Расходы по налогу на прибыль	14	(2 320)	(228)
Прибыль		7 383	4 057
Прибыль на акцию	23	5,32	2,92

ЗАО «Нео Банк Азия»
Отчет о прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах белорусских рублей)

	Прим.	2024 год	2023 год
Прибыль за год		7 383	4 057
Прочий совокупный доход			
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:			
Результат от изменения стоимости зданий	10	1 378	859
Расход по отложенному налогу на прибыль от изменения стоимости зданий	14	(345)	(215)
Итого прочий совокупный доход		1 033	644
Итого совокупный доход за год		8 416	4 701

ЗАО «Нео Банк Азия»
Отчет об изменении в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах белорусских рублей)

	Прим.	Акционерный капитал	Результаты переоценки статей баланса и резервы	Накопленная прибыль с учетом эффекта гиперинфляционной накопленной прибыли	Итого капитал
1 января 2023 года		45 318	6 274	3 574	55 166
Чистая прибыль за год		-	-	4 057	4 057
Прочий совокупный доход:					
Изменение стоимости основных средств за счет переоценки		-	644	-	644
Итого совокупный доход за год		-	644	4 057	4 701
31 декабря 2023 года		45 318	6 918	7 631	59 867
1 января 2024 года		45 318	6 918	7 631	59 867
Чистая прибыль за год		-	-	7 383	7 383
Прочий совокупный доход:					
Изменение стоимости основных средств за счет переоценки		-	1 033	-	1 033
Итого общий совокупный доход за год		-	1 033	7 383	8 416
31 декабря 2024 года		45 318	7 951	15 014	68 283

ЗАО «Нео Банк Азия»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2024 года
(в тысячах белорусских рублей)

	Прим.	2024 год	2023 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Проценты полученные		40 923	35 942
Проценты уплаченные		(21 715)	(13 397)
Комиссии полученные		10 375	6 941
Комиссии уплаченные		(2 192)	(1 624)
Реализованный доход за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 684	7 701
Чистый доход (расход) по операциям с производными финансовыми инструментами		(1 434)	222
Расходы на персонал		(12 702)	(9 471)
Прочие полученные доходы		1 574	1 786
Прочие уплаченные расходы		(11 794)	(5 991)
Уплаченный налог на прибыль		(2 538)	(330)
Денежная прибыль до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого		13 181	21 779
Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке		(1 326)	(8)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках		175	(379)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)		-	(140)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам		(66 001)	(28 784)
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих активах		(4 582)	(100)
Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого		(71 734)	(29 411)
Чистый прирост (снижение) денежных средств банков		(40 214)	34 737
Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов		135 763	(4 513)
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка		6 307	1 534
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих обязательствах		4 332	292
Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого		106 188	32 050
Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности		47 635	24 418
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	10, 11	(1 574)	(3 035)
Поступления от выбытия основных средств и нематериальных активов	10, 11	1	1
Продажа активов, предназначенных для продажи		1 762	1 746
Покупка ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(28 239)	-
Продажа ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		12 068	-
Чистое расхождение денежных средств от инвестиционной деятельности		(15 982)	(1 288)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Платежи в отношении основной суммы обязательства по аренде		(455)	(293)
Чистый отток денежных средств, использованных от финансовой деятельности		(455)	(293)
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты		2 370	7 476
Влияние изменений в ожидаемых кредитных убытках на денежные средства и эквиваленты денежных средств		1 216	(262)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	5	34 784	30 051
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	5	117 275	87 224
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	5	152 059	117 275

Информация об изменении обязательств, относящихся к финансовой деятельности, раскрыта в Примечании 32.



Титов А.М. Председатель Правления	Сенько С.Е. Главный бухгалтер
30 апреля 2025 года г. Минск	30 апреля 2025 года г. Минск

30.04.2025 № 164125-3
от

Господину Титову Александру Михайловичу, Председателю Правления ЗАО «Нео Банк Азия», Акционерам, Совету директоров и Правлению ЗАО «Нео Банк Азия»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Аудиторское мнение Мы провели аудит годовой индивидуальной финансовой отчетности Закрытого акционерного общества «Нео Банк Азия» (Республика Беларусь, 220123, Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20-2, зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 25.07.2002, рег. № 147, УНП 807000071) (далее – «Банк», «аудируемое лицо»), состоящей из: отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о прибыли и убытке, отчета о прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочих пояснительной информации. По нашему мнению, прилагаемая годовая индивидуальная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).	
Основание для выражения аудиторского мнения Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-3 «Об аудиторской деятельности» (далее – Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности»), национальных правил аудиторской деятельности и Международных стандартов аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией бухгалтеров, и нами соблюдены прочие принципы профессиональной этики в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.	
Ключевые вопросы аудита Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой индивидуальной финансовой отчетности в целом, а также при формировании аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного аудиторского мнения по этим вопросам.	
Ключевой вопрос аудита	Аудиторские процедуры, выполненные в отношении ключевого вопроса аудита, и результаты их выполнения
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам и иным активным операциям с клиентами в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»	

В связи со значимостью кредитов и иных активных операций с клиентами, важностью суждений и оценок, используемых для расчета соответствующих резервов, расчет оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки (далее – «РД») по кредитам и иным активным операциям с клиентами считается ключевым вопросом аудита. Величина оценочного резерва под ОКУ представляет собой наилучшую оценку руководством ожидаемых кредитных потерь по кредитам и иным активным операциям с клиентами по состоянию на отчетную дату. Оценочный резерв под ОКУ создается Банком на индивидуальной основе. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки по кредитам и иным активным операциям с клиентами. Расчет оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе осуществляется Банком по задолженности существенно значимых заемщиков – корпоративных клиентов, общая сумма задолженности которых является существенной. Для расчета оценочного резерва под ОКУ на индивидуальной основе Банк применяет профессиональное суждение, чтобы оценить ожидаемые денежные потоки

Г-ну Матюшевскому Василию Станиславовичу Председателю Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Акционерам, Наблюдательному Совету, Аудиторскому комитету и Правлению ОАО «Банк БелВЭБ» Национальному банку Республики Беларусь Аудиторское мнение Мы провели аудит прилагаемой годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» (далее – «ОАО «Банк БелВЭБ»») (место нахождения: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29, дата государственной регистрации: 12 декабря 1991 года, регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 100010078) и его дочерних организаций как банковского холдинга (далее совместно именуемые – «Банк»), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года (Форма 1), консолидированного отчета о прибылях и убытках за 2024 год (Форма 2), консолидированного отчета о движении денежных средств за 2024 год (Форма 4), примечаний к годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год (далее – «годовая консолидированная финансовая отчетность»); Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена руководством Банка в соответствии с Законом Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года № 728 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 января 2007 года № 15 «Об установлении форм отчетности для головных организаций банковских групп, банковских холдингов и утверждения Инструкции о порядке осуществления надзора за банковской деятельностью на консолидированной основе» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности для банков Республики Беларусь и действовавшими в отчетном периоде (далее – «законодательство Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности»); Согласно критериям, определенным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 9 ноября 2011 года № 511 «Об утверждении Инструкции по составлению консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности банковских групп, банковских холдингов», годовая консолидированная финансовая отчетность Банка на 31 декабря 2024 года включает финансовую информацию Открытого акционерного общества «Белвнешэкономбанк» и его дочерней организации: Общества с ограниченной ответственностью – «БелВЭБ Страхование»; По нашему мнению, прилагаемая годовая консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах, отражает консолидированное финансовое положение Банка по состоянию на 31 декабря 2024 года, консолидированные финансовые результаты деятельности Банка и изменения его консолидированного финансового положения, в том числе консолидированное движение денежных средств, за 2024 год в соответствии с законодательством Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности. Основание для выражения аудиторского мнения Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Банку в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией бухгалтеров, и нами соблюдались прочие принципы профессиональной этики в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Ключевые вопросы аудита Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте аудита годовой консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего аудиторского мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В отношении указанного ниже вопроса наше описание того, как данный вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте. Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этому вопросу. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, выполненных в ходе расследования указанного ниже вопроса, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности.	Ключевой вопрос аудита Специальные резервы на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам Оценка уровня специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам (далее – «специальные резервы») в соответствии с требованиями постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2008 года № 138 «Об утверждении Инструкции по порядку формирования и использования специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе» является ключевой областью суждения Банка. При оценке кредитных рисков в значительной степени используется профессиональное суждение, а также производится анализ различных факторов, включая финансовое состояние заемщика, стоимостный риск, риск ликвидности и др. В силу субъективности сумм кредитов клиентам, а также высокого уровня субъективности суждений оценок специальных резервов представляет собой ключевой вопрос аудита. Информация о специальных резервах на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам и подход руководства Банка к оценке и управлению кредитным риском описаны в Примечаниях 5.5 и 10 к годовой консолидированной финансовой отчетности Банка. Обязанности аудируемого лица по подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Руководство Банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и организации системы внутреннего контроля, которую руководство Банка считает необходимой для подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий. При подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности руководство Банка несет ответственность за оценку способности Банка продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в годовой консолидированной финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Банк, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Аудиторский комитет Наблюдательного Совета ОАО «Банк БелВЭБ» несет ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки годовой консолидированной финансовой отчетности аудируемого лица. Обязанности аудиторской организации по проведению аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая консолидированная финансовая отчетность Банка не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, в составлении аудиторского заключения, содержащего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей годовой консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на ее основе. В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: ► выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой консолидированной финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений годовой консолидированной финансовой отчетности в результате ошибок, совершенных в ходе аудита, является низким. Риск необнаружения существенных искажений в результате недобросовестных действий, как правило, подразумевает наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие; Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита Наша аудиторские процедуры были выполнены в отношении процесса создания специальных резервов по кредитам юридическим и физическим лицам, включая изучение кредитных договоров, договоров обеспечения, анализ методологии создания специальных резервов, оценки финансового состояния заемщиков и выявления признаков негативной информации. Наша аудиторские процедуры включали в себя пересчет резервов по индивидуально существенным кредитам, а также кредитам, имеющим повышенный кредитный риск. Мы провели анализ финансового состояния заемщиков, признаков негативной информации, наличия просроченной и реструктуризированной задолженности, ожидаемых будущих денежных потоков, обеспеченности задолженности залогами, в том числе стоимостным реализованного залога. Мы проанализировали последовательность суждений Банка, применяемых при классификации задолженности по кредитам по группам риска. Мы проанализировали информацию по специальным резервам на покрытие возможных убытков по кредитам клиентам, раскрытую в примечаниях к годовой консолидированной финансовой отчетности Банка. Полученные аудиторские доказательства в результате выполненных аудиторских процедур, включая вышеуказанные, являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения. ► получаем понимание системы внутреннего контроля Банка, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования системы внутреннего контроля Банка; ► оцениваем надлежащий характер применяемой Банком учетной политики, а также обоснованность учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в годовой консолидированной финансовой отчетности; ► оцениваем правильность применения руководством Банка получения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Банка продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в годовой консолидированной финансовой отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что Банк утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно; ► оцениваем общее представление годовой консолидированной финансовой отчетности, ее структуру и содержание, включая раскрытие информации, а также то, что оно обеспечивает на годовой консолидированной финансовой отчетности достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях; ► планируем и проводим аудит Банка для получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, относящихся к финансовой информации организаций Банка, в качестве основы для формирования мнения о годовой консолидированной финансовой отчетности Банка. Мы отвечаем за руководство, надзор за ходом аудита и проверку работы по аудиту, выполненной для целей аудита Банка. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение. Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникающих в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в ходе аудита. Мы представляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности. Из числа вопросов, доведенных до сведения лиц, наделенных руководящими полномочиями, мы выбираем ключевые вопросы аудита и раскрываем эти вопросы в аудиторском заключении (кроме тех случаев, когда раскрытие информации об этих вопросах запрещено законодательством или когда мы обоснованно приходим к выводу о том, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее раскрытия).
	Рук ководитель задания Ярмаков Вячеслав Михайлович Генеральный директор Рук ководитель аудиторской группы Мартыненкова Элина Францевна Дата подписания аудиторского заключения – 8 мая 2025 года. Аудиторское заключение получил: Председатель Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Матюшевский Василий Станиславович Сведения об аудиторской организации Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Е1 Аудиторские услуги» Зарегистрировано 7 апреля 2005 года в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190616051 Является членом Аудиторской палаты с 26 декабря 2019 года Регистрационный номер записи аудиторской организации в аудиторском реестре – 10051, дата включения в аудиторский реестр – 1 апреля 2020 года Местонахождение: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 51а, 15 этаж.



БАНК ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛ

закрытое акционерное общество

Наименование банка: ЗАО «ТК Банк»

www.tcbank.by

Консолидированный бухгалтерский баланс на 1 января 2025 г.

ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)				
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2024 год	2023 год
1	2	3	5	6
1	АКТИВЫ			
2	Денежные средства	1101	2 782	3 120
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	4 372	3 274
5	Средства в банках	1104	143 108	138 252
6	Ценные бумаги	1105	3 342	10 894
7	Кредиты клиентам	1106	37 125	22 395
8	Производные финансовые активы	1107	-	-
9	Инвестиции в зависимые юридические лица	11071	-	-
10	Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица	11072	-	-
11	Долгосрочные финансовые вложения	1108	-	-
12	Основные средства и нематериальные активы	1109	35 612	32 102
13	Доходные вложения в материальные активы	1110	50 637	47 230
14	Имущество, предназначенное для продажи	1111	-	265
15	Отложенные налоговые активы	1112	-	12
16	Деловая репутация	11121	-	-
17	Прочие активы	1113	1 293	638
18	ИТОГО активы	11	278 271	258 182
19	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
20	Средства Национального банка	1201	-	-
21	Средства банков	1202	10 915	6 175
22	Средства клиентов	1203	9 604	6 981
23	Ценные бумаги банка	1204	-	-
24	Производные финансовые обязательства	1205	-	-
25	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
26	Прочие обязательства	1207	740	554
27	ВСЕГО обязательства	120	21 259	13 710
28	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
29	Уставный фонд	1211	61 651	61 651
30	Эмиссионный доход	1212	17	17
31	Резервный фонд	1213	25 000	23 000
32	Фонды переоценки статей баланса	1214	8 919	6 996
33	Накопленная прибыль	1215	161 425	152 808
34	ВСЕГО собственный капитал, принадлежащий головной организации	12151	257 012	244 472
35	Доля неконтролирующих акционеров	12152	-	-
36	ВСЕГО собственный капитал	121	257 012	244 472
37	ИТОГО обязательства и собственный капитал	12	278 271	258 182

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за 2024 год

ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)				
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2024 год	2023 год
1	2	3	5	6
1	Процентные доходы	2011	16 840	14 372
2	Процентные расходы	2012	23	61
3	Чистые процентные доходы	201	16 817	14 311
4	Комиссионные доходы	2021	955	979
5	Комиссионные расходы	2022	189	271
6	Чистые комиссионные доходы	202	766	708
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	10	(40)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	(915)	2 184
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	-	-
11	Чистые отчисления в резервы	207	(553)	483
12	Прочие доходы	208	9 456	11 817
13	Операционные расходы	209	16 057	12 932
14	Прочие расходы	210	1	-
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	10 629	15 565
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	12	413
17	ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	2	10 617	15 152
18	Доля в прибыли (убытке) зависимых юридических лиц	30	-	-
19	Доля в прибыли (убытке) совместно контролируемых юридических лиц	31	-	-
20	ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	3	10 617	15 152
21	Доля в прибыли (убытке), принадлежащая головной организации	32	10 617	15 152
22	Доля неконтролирующих акционеров в прибыли (убытке)	33	-	-
23	Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях			
24	Базовая прибыль на простую акцию	22	0,0017	0,0025
25	Разводненная прибыль на простую акцию	23	-	-



Аудиторское заключение

Председателю Правления, Правлению и акционерам
Закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (местонахождение – г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65А, 220035, Республика Беларусь; дата государственной регистрации – 12 сентября 2008 года; регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 807000163) и его дочерних организаций (далее совместно именуемые «Банковский холдинг» или аудируемое лицо), состоящей из консолидированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, консолидированного финансового результата его деятельности и изменения его финансового положения, в том числе консолидированное движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, а также применений к консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – «консолидированная финансовая отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает консолидированное финансовое положение Банковского холдинга по состоянию на 31 декабря 2024 года, консолидированные финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе консолидированное движение денежных средств, за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с указанными требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности» нашего аудиторского заключения. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Независимость

Мы независимы по отношению к Банковскому холдингу в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года № 56-З «Об аудиторской деятельности», национальных правил аудиторской деятельности и Кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принятого Международной федерацией бухгалтеров, и нами соблюдались прочие принципы профессиональной этики в соответствии с этими требованиями.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для проводимого аудита консолидированной финансовой отчетности. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом, а также при формировании нашего мнения об эти отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
Создание специальных резервов на покрытие возможных убытков по кредитам, предоставленным юридическим лицам	Мы проанализировали процесс создания специальных резервов, включая изучение кредитных договоров, договоров обеспечения, анализ подходов к оценке кредитного риска, закрепленных в локальных правовых актах Банковского холдинга, оценку финансового состояния заемщиков и выявления признаков негативной информации о способности заемщиков исполнить свои обязательства перед Банковским холдингом, тестирование процесса учета просроченной задолженности. Мы оценили и проверили (на выборочной основе) организацию и операционную эффективность работы средств внутреннего контроля в отношении данных, используемых при определении размера специальных резервов, а именно: порядок авторизации кредитного договора, процедуру переноса данных из кредитных договоров в программные комплексы Банковского холдинга, своевременный перенос просроченного долга на соответствующие счета по учету просроченной задолженности.

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала за 2024 год

ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)										
№ п/п	Наименование показателей	Символ	устав-ный фонд	эмис-сион-ный доход	резерв-ный фонд	накоп-ленная прибыль (убыток)	фонды пере-оценки статей баланса	всего соб-ственный капитал головной органи-зации	доля некон-тролиру-ющих акцио-неров	всего соб-ственный капитал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. За год, предшествующий отчетному										
1	Остаток на 1 января 2023 г.	3011	61 651	17	22 000	138 656	5 668	227 992	-	227 992
1.1	В том числе: результат от изменения учетной политики и (или) исправления существенных ошибок	30111	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	1 000	14 152	1 328	16 480	-	16 480
2.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	15 152	1 328	16 480	-	16 480
2.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	1 000	(1 000)	x	-	-	-
2.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	-	-	x	-	-	-
2.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	-	-
2.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	x	-	-	-
2.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	-
2.7	внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	301234	x	x	-	-	x	-	-	-
2.8	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	приобретение дочернего юридического лица	301261	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Остаток на 1 января 2024 г.	3013	61 651	17	23 000	152 808	6 996	244 472	-	244 472
Раздел II. За отчетный год										
4	Остаток на 1 января 2024 г.	3011	61 651	17	23 000	152 808	6 996	244 472	-	244 472
5	Изменения статей собственного капитала	3012	-	-	2 000	8 617	1 923	12 540	-	12 540
5.1	В том числе: совокупный доход	30121	x	x	x	10 617	1 923	12 540	-	12 540
5.2	направление прибыли на пополнение фондов	30122	-	x	2 000	(2 000)	x	-	-	-
5.3	операции с учредителями (участниками)	30123	-	-	-	-	x	-	-	-
5.4	внесение в уставный фонд вкладов учредителей (участников)	301231	-	-	x	x	x	-	-	-
5.5	выплата дивидендов акционерам	301232	x	x	x	-	x	-	-	-
5.6	операции с собственными выкупленными акциями	301233	-	x	x	x	x	-	-	-
5.7	внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	301234	x	x	-	-	x	-	-	-
5.8	перераспределение между статьями собственного капитала	30125	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	прочие изменения	30126	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	приобретение дочернего юридического лица	301261	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Остаток на 1 января 2025 г.	3013	61 651	17	25 000	161 425	8 919	257 012	-	257 012

Консолидированные сведения о совокупном доходе за 2024 год

ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

(в тысячах белорусских рублей)				
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2024 год	2023 год
1	2	3	5	6
1	Прибыль (убыток)	301211	10 617	15 152
2	Прочие компоненты совокупного дохода	301212	1 923	1 328
В том числе				
2.1	переоценка основных средств и прочего имущества	3012121	1 982	1 500
2.2	переоценка нематериальных активов	3012122	-	-
2.3	переоценка ценных бумаг	3012123	(59)	(172)
2.4	переоценка инструментов хеджирования	3012124	-	-
2.5	переоценка прочих статей баланса	3012125	-	-
3	ИТОГО совокупный доход	30121	12 540	16 480
4	Доля в совокупном доходе, принадлежащая головной организации	301213	12 540	16 480
5	Доля неконтролирующих акционеров в совокупном доходе	301214	-	-

Ключевой вопрос аудита	Какие аудиторские процедуры были выполнены в отношении ключевого вопроса аудита
Формирование специальных резервов производится в зависимости от ряда факторов, включая оценку способности должника исполнить свои обязательства, выявления финансовой неустойчивости, негативной информации, длительности просроченной задолженности и обеспеченности кредита. Информация о специальных резервах и подход руководства Банковского холдинга к оценке и управлению кредитным риском описаны в Примечаниях к годовой консолидированной финансовой отчетности 3.4 «Кредиты клиентам» и 9.2 «Кредитный риск».	Мы изучили финансовую отчетность и платежную дисциплину должников, проверили подход Банковского холдинга к определению негативной информации и признаков финансовой неустойчивости отобранных на выборочной основе должников. Мы проверили правильность классификации долга по группам риска в соответствии с требованиями локальных правовых актов Банковского холдинга и Инструкции 138, а также размер сформированного специального резерва. Мы провели различные аналитические процедуры в отношении общей суммы специальных резервов: построили тренды, проанализировали взаимосвязь между изменениями объемов кредитов и созданных специальных. Мы проверили правильность раскрытия информации в годовой консолидированной финансовой отчетности в отношении специальных резервов. Полученные аудиторские доказательства в результате выполненных аудиторских процедур, включая вышеуказанные, являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего аудиторского мнения.

Нами было определено, что за исключением вопросов, описанных в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения», иные ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в аудиторском заключении, отсутствуют.

Обязанности аудируемого лица по подготовке консолидированной финансовой отчетности

Руководство Банковского холдинга несет ответственность за подготовку и достоверное представление прилагаемой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законода- тельства Республики Беларусь и организацией системы внутреннего контроля, которую руководство Банковского холдинга считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство Банковского холдинга несет ответственность за оценку способности Банковского холдинга продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в консолидированной финансовой отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководством неадекватно ликвидировать Банковский холдинг, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями Банковского холдинга, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Банковского холдинга.

Обязанности аудиторской организации по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность Банковского холдинга не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, содержащего выраженное в установленной форме наше аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с националь- ными правилами аудиторской деятельности позволяет выявить все имеющиеся существенные искаже- ния. Искажения могут возникнуть в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей консолидированной финансовой отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об аудитор- ской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы вы- полняем следующие:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения суще- ственных искажений годовой консолидированной финансовой отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
- получаем понимание системы внутреннего контроля Банковского холдинга, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования системы внутреннего контроля Банковского холдинга;

Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2024 год

ЗАО «ТК Банк», УНП головной организации 807000163

		(в тысячах белорусских рублей)		
№ п/п	Наименование статьи	Символ	2024 г.	2023 г.
	2	3	5	6
1	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
2	Полученные процентные доходы	70100	17 138	16 237
3	Уплаченные процентные расходы	70101	(23)	(51)
4	Полученные комиссионные доходы	70102	957	979
5	Уплаченные комиссионные расходы	70103	(185)	(273)
6	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	70104	-	-
7	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	70105	-	(40)
8	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	70106	(1 174)	217
9	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	70107	-	-
10	Прочие полученные доходы	70108	8 106	5 238
11	Прочие уплаченные расходы	70109	(19 607)	(12 107)
12	Уплаченный налог на прибыль	70110	(74)	(425)
13	Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах – итого	701	5 138	9 775
14	Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке	70200	(44)	(27)
15	Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках	70201	362	(17 544)
16	Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения)	70202	7 326	6 668
17	Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам	70203	(16 435)	(6 607)
18	Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов	70204	-	-
19	Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах	70205	2 289	1 647
20	Потоки денежных средств от изменения операционных активов – итого	702	(6 502)	(15 863)
21	Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка	70300	-	-
22	Чистый прирост (снижение) денежных средств банков	70301	4 779	1 759
23	Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов	70302	2 508	(4 196)
24	Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг банка	70303	-	-
25	Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств	70304	-	-
26	Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах	70305	70	49
27	Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств – итого	703	7 357	(2 388)
28	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности	70	5 993	(8 476)
29	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
30	Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71100	(2 558)	(352)
31	Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	71101	154	-
32	Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71102	-	-
33	Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц	71103	-	-
34	Приобретение ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71104	-	-
35	Погашение (реализация) ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости	71105	739	-
36	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности	71	(1 665)	(352)
37	ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
38	Эмиссия акций	72100	-	-
39	Выкуп акций собственной эмиссии	72101	-	-
40	Продажа ранее выкупленных акций собственной эмиссии	72102	-	-
41	Выплата дивидендов	72103	-	-
42	Внесение акционерами денежных средств в резервный фонд, на покрытие убытков	72104	-	-
43	Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности	72	-	-
44	Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты	73	(417)	1 429
45	Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов	74	3 911	(7 399)
46	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	740	x	15 023
47	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	741	18 934	x

«ПРАЕКТ УСЁЙ МУЗЕЙНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ БЕЛАРУСІ»



Такое азначэнне прагучала ў прафесійным асяродку ў дачыненні да стварэння новага Нацыянальнага гістарычнага музея нашай краіны.

Удзельнікі VI Нацыянальнага форуму «Музеі Беларусі» сабраліся ў Беларускім дзяржаўным музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, каб абмеркаваць у тым ліку задачы па рабоце над праектам, які павінен стаць нацыянальным па сутнасці.

— Мы сабраліся ў музеі, які ў свой час быў адным з найважнейшых праектаў у гісторыі сучаснай Беларусі. А цяпер працуем над другім архіважным нацыянальным праектам — стварэннем новага будынка Нацыянальнага гістарычнага музея і яго пастаяннай экспазіцыі. Задача для нас зразумелая, але гаворка ідзе пра больш чым 12000 квадратных метраў. Гэта будзе самая вялікая музейная экспазіцыя ў сучаснай Беларусі, адна з найбуйнейшых не толькі ва Усходняй Еўропе, а нават у свеце. З тымі падыходамі, якія нам трэба рэалізаваць, гэта павінна быць і адна з самых тэхналагічных экспазіцый (чаго ад нас чакае дзяржава), — адзначыў **першы намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь Дзмітрый ШЛЯХЦІН**. — Пэўныя напрацоўкі ўжо ёсць, многія музейшчыкі нашай краіны будуць далучаны да гэтай работы для кансультацый, вырашэння метадалагічных пытанняў. Гэта праект не толькі Нацыянальнага гістарычнага музея, а менавіта ўсёй музейнай супольнасці Беларусі. Таму што мы павінны адлюстраваць 1000-га-

довую гісторыю краіны і паказаць нашы дасягненні на сучасным узроўні.

Пра здабыткі ў музейнай справе за апошнія 30 гадоў можна казаць шмат, таму што ў Беларусі былі здзейснены важныя праекты. Сярод іх прыбудова Нацыянальнага мастацкага музея, якая пасля была ўключана ў адзіны комплекс будынкаў; праекты ў Міры і Нясвіжы, рэалізаваныя сіламі айчынных спецыялістаў; новы будынак Белдзяржмузея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Значныя работы праведзены на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці, у тым ліку пры дапамога Саюзнай дзяржавы.



Адкрыты для наведвальнікаў музей у мемарыяльным комплексе «Хатынь»; музейная экспазіцыя ў філіяле музея «Дзецім вайны» Жлобінскага гісторыка-краязнаўчага музейнага комплексу. Цяпер ідзе работа па стварэнні мемарыяльнага комплексу «Буйніцкае поле». Рэалізоўваюцца іншыя задумкі, у тым ліку праз сумеснюю работу з калегамі з Расійскай Федэрацыі і СНД, а гэта ўзбагачае скарбонку музейнай справы Беларусі. Наша краіна імкнецца яе развіваць у рамках міжнародных тэндэнцый. А ў экспазіцыі будучага Нацыянальнага гістарычнага музея трэба сумяшчэць класічны музейны падыход з паказам прадметаў з тэхналогіямі, якія могуць зрабіць устаноў больш прыцягальнай. Асабліва ўвага — пытаннем камплектавання часткі экспазіцыі, прысвечанай сучаснаму перыяду, таму на форуме прагучала прапанова да прадстаўнікоў усіх рэгіянальных музеяў пры неабходнасці падключацца і дапамагаць у рабоце над нацыянальным праектам.

Ларыса ЦІМОШЫК.
Фота Лізаветы ГОЛАД.

ВЫТОКІ ДУХОЎНАСЦІ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Пра гэта, у тым ліку, ішла размова на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Полацкі Спаса-Ефрасіннеўскі жаночы манастыр у гісторыі і культуры Беларусі». Мерапрыемства доўжылася два дні і ўчора завяршыла сваю работу ў сценах Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Перад пачаткам форуму адбылася цырымонія гашэння паштовага блока «900-годдзе Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага манастыра ў Полацку».

«Заснаваны ў XII стагоддзі Полацкі Спаса-Ефрасіннеўскі манастыр стаў адной з апор Праваслаўя, цэнтрам асветы і дабрачыннасці, куды накіроўваліся людзі, якія жадалі жыць у адпаведнасці з евангельскімі ідэаламі і шукалі душэўнага выратавання, — агучыў у пачатку канферэнцыі прывітальны адрас Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла **Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін**. — Прападобная Ефрасіння сваім падзвіжніцкім служэннем засведчыла, што сапраўднае сіла чалавека заключаецца ў вернасці Богу і дзейнай любові да блізкіх. Яе спадчына актуальная і сёння, яна здольная натхніць на пераадоленне варожасці і падзелаў, на стварэнне міру і грамадскай згоды».

Таксама былі зачытаны прывітальныя адрасы Старшыні Савета Рэспублікі Наталлі Качанавай, Старшыні Палаты прадстаўнікоў Ігара Сержанкі, Дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы Сяргея Глазьева, Надзвы-

чайнага і Паўнамоцнага Пасла Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь Барыса Грызлова.

Старшыня Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Уладзімір КАРАНІК адзначыў, што Полацкі Спаса-Ефрасіннеўскі жаночы манастыр — выдатны духоўны, культурны і інтэлектуальны цэнтр усходнеславянскага свету. «Мы сабраліся на канферэнцыі для таго, каб абмеркаваць найважнейшыя пытанні, звязаныя з захаваннем традыцыйных каштоўнасцяў, умацаваннем духоўнага адзінства і пошукам адказаў на выклікі сучаснасці. Асабліваю ўвагу ў нашых дыскусіях мы ўдзяляем гістарычнаму, рэлігійнаму і культурнаму значэнням Полацкага Спаса-Ефрасіннеўскага жаночага манастыра і падзвіжніцкага жыцця прападобнай Ефрасінні Полацкай, якая пакінула багатую памяць пра

сябе ў гісторыі ўсходнеславянскіх народаў. Яе асоба — гэта не проста старонка гісторыі, а жывы прыклад таго, як вера і любоў да Айчыны могуць змяняць свет. Заснаваны ёю манастыр ператварыўся ў цэнтр духоўнасці, адукацыі і культуры, сімвал нягаснай веры і пераемнасці традыцый. І ў нашы дні манастыр працягвае заставацца месцам паломніцтва і навуковага асэнсавання багатай духоўнай спадчыны, якая звязвае стагоддзі», — сказаў Уладзімір Каранік.

Арганізатарамі канферэнцыі выступілі Беларускае прыватнае вышэйшае, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі НАН, Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ефрасінні Полацкай, Мінская духоўная акадэмія, Полацкі Спаса-Ефрасіннеўскі жаночы манастыр. Мерапрыемства сабрала ў Полацку больш за 70 даследчыкаў з Беларусі і Расіі: багасловаў, гісторыкаў, лінгвістаў, філосафаў, культуролагаў і рэлігіязнаўцаў.

Навуковы форум стаў пачаткам святкавання, якое працягнецца культурнымі, адукацыйнымі, асветніцкімі праектамі: Міжнародны прыватнае фестываль «Радасць будзе доўжыцца да сярэдзіны чэрвеня, а ў кастрычніку пройдуць Свята-Ефрасіннеўскія адукацыйныя чытанні. Асноўныя царкоўныя мерапрыемствы адбудуцца 5 чэрвеня — у дзень памяці святых.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.



КІНАКРОКІ

ЧАС ГАВАРЫЦЬ ПРА САПРАЎДНЫХ ГЕРОЯЎ

Іван Паўлаў рыхтуецца здымаць фільм пра лётчыкаў — Герояў Беларусі

На V Міжнародным фестывалі правільнага кіно ў Маскве, які сёлета быў прымеркаваны да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, мастацкі фільм Івана Паўлава «Час вярнуцца» атрымаў перамогу ў намінацыі «Найлепшы поўнамэтражны ігравы фільм». Сярод пераможцаў таксама кінастужкі з Расіі, Кітая, Індыі, Ірана і Узбекістана.



— Тое, як высока нас ацанілі на фестывалі патрыятычнага кіно, сведчыць, што мы недарэмна працавалі. Фільм выйшаў у свет напярэдадні 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, але ў год 80-годдзя Вялікай Перамогі ён гучыць актуальна, — адзначыў **рэжысёр Нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм» Іван ПАЎЛАЎ** і дадаў: — Я бываў на многіх паказах гэтага фільма і бачыў, як у людзей загараліся вочы, калі яны даведваліся пра нашы ідэі і глядзелі створанае кіно. У верасні мінулага года мы дэманстравалі «Час вярнуцца» ва Уладзімірскай вобласці, ездзілі з ім на Дні беларускай культуры ў Новасібірску. І ўсюды я бачыў, як людзі — і лётцы ва ўзросце, і моладзь — суперажывалі нашым героям, хоць часам няма ўпэўненасці, наколькі цікавая гэта тэма ў фільмах маладому пакаленню. Але мы рабілі фільм 12+, каб дзеці таксама прычыніліся да гэтай тэмы, убачылі, якія важныя падзеі адбываліся на тэрыторыі Беларусі.

Цяпер рэжысёр сам з творчай групай рыхтуецца да здымак новага фільма пра герояў Беларусі — лётчыкаў Мікіту Куканенку і Андрэя Нічыпорчыка — пад рабочай назвай «Адно на дваіх».

— Гэтай гісторыяй мы хочам паказаць, як зараджаецца подзвіг. Проста так ён не ўзнікае, а здзіўляе чалавека, які прыйшоў да гэтага. І ў новым праекце мы ўзялі за аснову канцэнтрацыю біяграфічных фактаў з жыцця Мікіты Куканенкі і Андрэя Нічыпорчыка, што, як нам падаецца, паўплывала на здзіўленне подзвігу хлопцамі, — дзеліцца Іван Паўлаў. — Іх гісторыя — подзвіг самаахвяравання, а гэта ў сусветнай драматургіі самы лепшы сюжэт. Але ў іх не было канфлікту, таму нам за камандай давялося пашукаць і часткова прыдумаць «рухавік» драмы. Найперш у нас будзе кіно пра людзей, якія любілі лятаць. Ужо завяршаецца падрыхтоўчы этап і хутка распачнём здымкі.

Алена ДРАПКО.

Ликвидатор Мельникова Ольга Вячеславовна извещает о проведении вторых повторных электронных торгов по продаже имущества, принадлежащего **Открытому акционерному обществу «ПМК-188»**, Воложинский район, УНП 600019633, в форме аукциона
Общие сведения о лотах: Недвижимое имущество, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 622050100009000057 общей площадью 4,4452 га
Продавец: ОАО «ПМК-188», Воложинский район
Место проведения торгов: электронная торговая площадка <https://aferta.by>
Срок подачи заявок: не позднее 12.06.2025 до 16.00
Дата проведения электронных торгов: 13.06.2025

№ лота	Наименование лота	Начальная цена лота, руб. с НДС
1	Капитальное строение с инв. номером 632/С-32682, общая площадь 756,5 кв. м, назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая мебель. Лесопильный цех, инв. № 0000000588 (вторые повторные), Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, ул. Пушкина, 22/9	62 400,00
2	Капитальное строение с инв. номером 632/С-32688, общая площадь 1 235,6 кв. м, назначение – здание специализированное для производства строительных материалов. Отделение товарного раствора, инв. № 0000000200 (первые повторные), Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, ул. Пушкина, 22/7	76 200,00
3	Капитальное строение с инв. номером 632/С-32680, общая площадь 5 611,6 кв. м, назначение – здание специализированное для производства строительных материалов. Цех сборного железобетона, инв. № 0000000199 (первые повторные), Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, ул. Пушкина, 22/6	318 000,00
4	Инв. номер 632/С-32679, общая площадь 1,4 кв. м, назначение – здание специализированное иного назначения. Туалет РБУ, инв. № 0000116808, Минская обл., Воложинский р-н, г. Воложин, ул. Пушкина, 22/8	1 140,00

Заявления на участие в торгах с приложением платежных документов, подтверждающих внесение задатка, принимаются на сайте <https://aferta.by>.
Задаток в размере 10 % процентов от начальной цены лота перечисляется на р/с BY666ALFA301220501007000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X; получатель – ООО «Белкомиссия», УНП 193648539.
Информация о первых и первых повторных торгах публиковалась в газете «Звязда» номер от 25.03.2025, 10.05.2025

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга» извещает о проведении электронных торгов № 2025.4.002.00116 по продаже недвижимого имущества на электронной торговой площадке ETPVIT.BY по адресу: <https://etpvit.by>

Продавец: Открытое акционерное общество «Витебскоблвавто-транс», 210601, г. Витебск, ул. Софьи Панковой, д. 1, тел. +375 (212) 22-80-44.

Организатор. Оператор электронной торговой площадки ETPVIT.BY: коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел.: +375 (212) 24-63-12, +375 (29) 510-07-63, e-mail: vcmt74@mail.ru, <https://etpvit.by>.

Дата и время проведения торгов: 30.06.2025 в 09.00 (по времени на сервере ЭТП ETPVIT.BY).

Лот № 1. Кап. строение с инв. № 200/С-44994 площадью 2257 кв. м по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Комсомольская, 27, наименование – административное здание, назначение – здание административно-хозяйственное, составные части и принадлежности: три пристройки, подвал, сход в подвал, двое ступеней, крыльцо, столбы, находящиеся на земельном участке с кадастровым номером 240100000002000155 площадью 0,1492 по адресу: Витебская обл., г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11 (право постоянного пользования, доля 1/1), назначение зем. участка – для обслуживания административного здания. Ограждение металлическое, инв. № 39036, по адресу: г. Витебск, ул. Комсомольская, 27/11. Регулятор температуры РТ-2010-04 зав. № 0057, инв. № 61190, теплосчетчик ТЭМ-05 МД-32 зав. № 11327, инв. № 2208, циркуляционный насос, инв. № 39046, счетчик электрической энергии ЭЭ 8005/6-К зав. № 790022, инв. № 10902217, счетчик электрической энергии ЭЭ 8007/3 зав. № 784961, инв. № 10902218, счетчик электрической энергии ЭЭ 8005/2-К зав. № 790027, инв. № 10902216, счетчик электрической энергии ЭЭ 8005/2-К зав. № 790243, инв. № 10902216, счетчик холодной воды, инв. № 10902010, находящееся по адресу: г. Витебск, ул. Комсомольская, 27.

Обременение: договор безвозмездного пользования № 7БП сроком с 21.04.2025 по 31.12.2025.
Нач. цена: 1 942 060,00 бел. руб. без учета НДС.
Задаток: 194 206,00 бел. руб.

Электронные торги проводятся в соответствии с Регламентом организации и проведения электронных торгов по продаже имущества и имущественных прав на электронной торговой площадке коммунального консалтингового унитарного предприятия «Витебский областной центр маркетинга» «etpvit.by».

Для участия в электронных торгах необходимо ознакомиться с Регламентом, зарегистрироваться на ЭТП по электронному адресу: <https://etpvit.by>, внести задаток и подать документы на участие в торгах согласно информации об электронных торгах, размещенной на сайте ЭТП. Срок внесения задатка и время окончания приема заявлений с прилагаемыми документами: до 16.00 27.06.2025. Сумма задатка перечисляется оператору электронных торгов на р/с: № BY93MTBVK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» г. Минск, БИК МТБKVY22, УНП 390477566, код операции 40901. Получатель – ККУП «Витебский областной центр маркетинга».

Условия электронных торгов: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения эл. торгов и утверждения протокола эл. торгов возмещать затраты на организацию и проведение эл. торгов, расходы Продавца на проведение независимой оценки и оплатить услуги Оператора ЭТП согласно прейскуранту, размещенному на сайте ЭТП; подписать договор купли-продажи предмета электронных торгов не позднее 11 (одиннадцати) рабочих дней со дня проведения электронных торгов и утверждения протокола электронных торгов; оплатить предмет электронных торгов в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи; оплатить НДС в размере 20 % сверх цены продажи предмета эл. торгов. Расходы Продавца на проведение независимой оценки рыночной стоимости – 1481 21 бел. руб. в т. ч. НДС 20 %.

С подробной информацией о предмете электронных торгов, порядке участия и оформлении документов для участия в электронных торгах можно ознакомиться на сайте ЭТП ETPVIT.BY, по электронному адресу: <https://etpvit.by>, в разделе: недвижимое имущество – административные здания и помещения. Организатор электронных торгов имеет право отказаться от проведения электронных торгов в любое время, но не позднее чем за три календарных дня до наступления даты их проведения. Ознакомьтесь с предметом электронных торгов можно в рабочие дни с 09.00 до 16.00 по предварительному согласованию с Продавцом по тел. +375 29 815 5145

Надвор'е на заўтра

МіНСК
759 мм рт.сл. +13...+14°C
+17...+18°C

ВіцебСК
757 мм рт.сл. +13...+14°C
+14...+17°C

Магілёў
758 мм рт.сл. +13...+15°C
+15...+18°C

ГоМель
758 мм рт.сл. +13...+15°C
+18...+20°C

ГроДНА
760 мм рт.сл. +7...+11°C
+18...+20°C

БрэСТ
760 мм рт.сл. +7...+12°C
+18...+20°C

Геомагнітныя ўзрушэнні

22 01 04 19 16 13 10 га.дз. га.дз. га.дз. га.дз. га.дз. га.дз. га.дз. га.дз.

Абазначэнні:
— німа прымятных геомагнітных узрушэнняў
— невялікія геомагнітныя узрушэнні
— слабей геомагнітнае бурэ
— маляя геомагнітнае бурэ

Падзеі дзяня безадзеяў

МАСКВА
+25...+27°C

С.-ПЕЦЯРБУРГ
+15...+17°C



Фота Віктара ІВАНЧЫКАВА.

29 МАЯ

Даты

Падзеі

Людзі

1900 год — нарадзіўся Аляксандр Мікалаевіч Багалобаў, удзельнік вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у гады Вялікай Айчыннай вайны, генерал-палкоўнік, Герой Савецкага Саюза. З мая 1944 года начальнік штаба 2-га Беларускага фронту. Дзякуючы прадуманаму плану дзеянняў, умеламу кіраванню штабамі злучэнняў войскі фронту ў Беларускай аперацыі (1944) паспяхова выканалі пастаўленую перад імі задачу па разгроме праціўніка на магілёўскім напрамку.

1900 год — адкрыты для наведвальнікаў Бялініцкі раённы музей В. К. Бялініцкага-Бірулі. Аснову музея склалі матэрыялы аб жыцці і творчасці народнага мастака Беларусі і Расіі, сапраўднага члена Акадэміі мастацтваў СССР В. Бялініцкага-Бірулі.

1909 год — нарадзілася (г. Ваўкавыск) Яніна Баляславаўна Жаймо, савецкая кінаактрыса. У 1929 годзе скончыла кінамаістэрню «Фабрыка эксцэнтрычнага акцёра», вучылася ў Інстытуце экраннага мастацтва ў Ленінградзе. З 1925 года здымалася ў фільмах: «Мая радзіма», «Адна маладая на-стаўніца», «Два байцы», «Два сябры» і іншых.

1932 год — нарадзіўся Юрый Панцеляймонавіч Грыгор'еў, заслужаны архітэктар Беларусі. Член-карэспандэнт Расійскай акадэміі мастацтваў. У 1974—1986 гадах — намеснік старшыні Дзяржбуда Беларусі, галоўны архітэктар Мінска. Асноўныя работы: генпланы многіх буйных прамысловых аб'ектаў у гарадах Беларусі; у Мінску — інстытуты тэхнічнай кібернетыкі і электронікі НАН Беларусі, крыты каток у парку імя М. Горкага, Дом літаратара і інш. У 1973—1975 гадах быў старшыней праўлення Саюза архітэктараў Беларусі.

1453 год — падзенне Канстанцінопаля: войска асманскага султана Мехмеда II захапіла сталіцу Візантыі пасля 1,5-месячнай аблогі.

1860 год — купец, мецэнат і калекцыянер Павел Міхайлавіч Траццякоў склаў завяшчання, па якім ён пакідаў Маскву сваю калекцыю карцін і 150 тысяч рублёў серабром для ўладкавання карціннай галерэі. Рэшту свайго капіталу ў 8186 рублёў прасіў ужыць «на выдачу ў замужжа бедных нявест, але за добрапрыстойных людзей».

1910 год — адбыліся «гонкі стагоддзя» — спаборніцтва ў хуткасці паміж аэрапланам і цягніком. Першым адлегласць паміж гарадамі Олбані і Нью-Ёрк пераадолеў лятальны апарат, якім кіраваў Глен Кёртэс (атрымаў прыз у 10 000 долараў).

2014 год — падпісаны Дагавор аб Еўразійскім эканамічным саюзе Беларусі, Казахстана і Расіі. У Дагаворы адлюстраваны базавыя аспекты, уласцівыя міжнародным арганізацыям, зафіксаваны прынцыпы суверэннай роўнасці дзяржаў, тэрытарыяльнай цэласнасці і іншае.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 ад 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар **АНУФОРЫЕВА Вольга Аляксандраўна**.

Выдавец — Рэдакцыяна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

АДРАС: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмная — 311 17 13 (тэл./факс); аддзелаў: пismaў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыі — 311 17 16.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by

для зваротаў: zvarot@zviazda.by

ПРЫЁМ РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 311 17 27, e-mail: reklama@zviazda.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадруку матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрозніваецца ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларусь» Дом друку» ЛП № 3820000007667 ад 30.04.2004.

220013, Мінск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзіць 5 разоў на тыдзень. Тыраж 10 951. Індэкс 63850. Зак. № 1058.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Нумар падпісаны ў 19 30

28 мая 2025 года.